



## Проф. Уладзімер Пічэта.

Правадзейны Член Інстытуту Беларускай Культуры.

# Друк на Беларусі ў XVI і XVII стагоддзях.

I.

## Першыя друкарні ў славян.



Самая первая вынаходка Гутэнберга досыць шпарка пашырылася па ўсёй Эўропе. Съледам за Майнцам (у 1450 г.), адчыняюща друкарні ў Італіі (1464), Венециі (1469), Мілане (1469), Аўгсбургу (1470), Нюрэнбергу (1470), Парыжы (1470), Сіцыліі (1472), Голяндіі (1473), Венгрыві (1473), Гішпаніі (1473), Флёрэнцыі (1479), Лёндоне (1481), Лейпцигу (1481), Даніі (1482), Португаліі (1484), Вене (1492), Тубінгене (1497). Гэткім чынам, к канцу XV стагоддзя англо-саксонскі, романскі і німецкі съветы ўжо ведалі друкаваную книгу<sup>1)</sup>.

Славянскі съвет таксама не адставаў ад гэтага агульна-эўропейскага культурнага руху. Ужо ў Пільзене ў 1468 годзе была надрукавана ў невядомай друкарні Траянская гісторыя. У 1475 годзе там-же была надрукавана першая славянская друкаваная кніга, новы тэстамэнт, але толькі на кірыліцай, а готычным шрыфтам<sup>2)</sup>. Другім месцам, дзе пачаў развязвацца кнігадрук, была Прага. Пачынаючы ад 1478 году, сталі выходіць кнігі ў Празе, надрукаваныя ў невядомай нам друкарні. Імёны першых чэскіх друкароў не захаваліся. Першая сталая друкарня ў Празе была заснавана ў 1487 годзе праскім мешчанінам Сэвэрынам Крамаржам, разам з таварышамі. У гэтай друкарні быў надрукаваны першы чэскі „Псалтыр”, а потым у наступным годзе вышла ў Празе чэская і славянская біблія, вядомая пад імем „Праскае Бібліі”. У 1489 годзе з'явілася яе другое выданье, у Кутэнбергу і, нарэшце, трэцяе выданье чэскае бібліі вышла ў Венециі ў 1506 годзе. Гэткім чынам, у пачатку XVI стагоддзя чэхі мелі біблію ў роднай мове<sup>3)</sup>.

Зьяўленыне бібліі ў чэскай мове трэба пастаўіць у сувязь з тымі нацыянальна-політычнымі і рэлігійнымі рухамі, якія вялі свой пачатак ад Яна Гуса.

<sup>1)</sup> Огіенко Ів. Історія украінскага друкарства. Львів, 1925, стар. 1.

<sup>2)</sup> Батюшков Н. Памятники русской старини, в. VI. СПБ, 1874, стар. 141.

<sup>3)</sup> Батюшков. Ор. сіт. стар. 141.

У Польшчы кнігі спачатку друкаваліся ў лацінскай мове. Зьяўленьне першых друкаваных кніг адносіца альбо да канца 1473, альбо да пачатку 1474 году. Аднак, першыя польскія друкарні існавалі падоўга. З розных прычын яны прымушаны былі зачыніцца. Сталая друкарні ў Польшчы з'явіліся толькі ў выніку ўплыву чужаземнага капіталу. Напрыклад, першая сталая друкарня ў Польшчы была заснавана Янам Галерам, які атрымаў у 1505 годзе прывілеі на права адчынення друкарні<sup>1)</sup>.

І чэскія і польскія выданыні друкаваліся лацінскім шрыфтам. Але славянству наагул, у яго большай частцы, лацінская азбука ня была знаёма, і з гэтай прычыны друкаваныне кніг такім шрыфтом, які для значнай часткі славянства быў чужым, ня мела ніякага значэння для культурнага разьвіцця славянства. Яно толькі тады стала карыстца пладамі кнігадруку, калі пачалі выходзіць надрукаваныя кірыліцай кнігі, якія былі зразумелымі для ўсяго праваслаўнага славянства.

Толькі тады распачаўся рух сярод славянства і для яго пачалася новая эра ў яго нацыянальна-культурным разьвіцці.

Багатае места Кракаў, асродак гандлёвых шляхоў, якія ішлі з Захаду на Усход, на рубяжы заходняга славянства з аднаго боку і ўсходняга і паўднёвага з другога, зрабіўся айчынай кніг, надрукаваных кірыліцай. Пачынальнікам друкаваныня кніг кірыліцай быў кракаўскі жыхар Швайпольт Фіоль, немец паходжэннем. Мы ня ведаем, дзе Фіоль навучуўся друкарству, ня ведаем і таго, чаму Фіоль кінуў сваё ранейшае рамяство—вышываныне па шоўку—і пачаў друкаваць кнігі кірыліцай. Самае пытаныне аб нацыянальным паходжэнні Фіоля яшчэ дакладна не развязана, бо ў літаратуры выказваліся доказы і адносна польскага і адносна німецкага паходжэння яго. Але сам Фіоль у пасъялоў да выдадзенага ім „Октоіх“ і „Часаслоўца“ называе сябе „мешчанином краковскім из німець, німецкого роду“. Мы ня будзем паглыбляцца ў разбор гэтага пытаньня, тым больш, што ніяма такіх даных, якія б канчаткова маглі пераканаць прыхільнікаў німецкага паходжэння Фіоля ў яго польскім паходжэнні. Прыхільнікі польскага паходжэння ніякіх даных об'ектыўнага характару не прывялі. Для нас пытаныне аб яго нацыянальным паходжэнні грае другарядную ролю. Для нас важны той факт, што Фіоль быў заснавальнікам друкарні і першы пачаў друкаваць славянскія кнігі кірыліцай<sup>2)</sup>.

Першай кнігай, якую Фіоль надрукаваў у Кракаве, быў „Осмогласник“ (Октоіх). Выпуск гэтася кнігі адносіца да 1491 году. Кніга надрукавана штырьфтом вельмі блізкім да літар славянскіх рукапісаў.

Друк ува ўсей кнізе суцэльны, а дзе слова стаяць паасобку, там паастаўлены кропкі і, вельмі рэдка, коскі. Кніга выдадзена без нумарацыі. У друкарскіх адносінах выдадзены „Васьмігласнік“ быў далёка не дасканалы<sup>3)</sup>. У тым-же годзе Фіоль надрукаваў „Часасловец“ таксама без нумарацыі<sup>4)</sup>. Апроч таго, Фіоль надрукаваў яшчэ дзве кнігі, „Трыодзь Посная“ і „Трыодзь Цвятная“. Па знадворных адзнаках, па нарысе літар, па знаках надрадковых і прыпинку абедзяве кнігі магчыма далічыць да кракаўскіх выданняў<sup>5)</sup>. Ёсьць таксама паказаны, што Фіоль надрукаваў „Псалтыр“ з „Восследованием“ („Следованная“), але самае выданыне апошнє не захавалася ані ў воднай з вядомых

<sup>1)</sup> Павло Полов. Початкі друкарства у слов'ян. Кіев 1924, стар. 4-5.

<sup>2)</sup> Павло Полов. Ор. cit., стар. 6.

<sup>3)</sup> Кааратэв И. Описание славяно-русских книг. СПБ. 1883, № 1.

<sup>4)</sup> Кааратэв И. Ор. cit., № 2.

<sup>5)</sup> Кааратэв И. Ор. cit., №№ 4 і 5.

бібліотэк. Яе існаваныне першым адзначыў біскуп Ніжняга Ноўгараду Піцірым у 1791 годзе у сваім творы „Пращица противу вопросов раскольнических“<sup>1)</sup>). Гэткім чынам, усіх Фіолеўскіх выданьняў было пяць і ўсе яны вышлі ў 1491 годзе. Агульная колькасць надрукаваных вядомых нам аркушоў будзе 1228, а калі дадаць яшчэ „Псалтыр“, дык колькасць надрукаваных аркушоў павялічыцца яшчэ на 500. Треба прызнаць упоўненне правільным прыпушчэнне Каратаева аб tym, што пры тагачасных тэхнічных умовах і пры малой дасьведчанасці ў друкарскай справе, вельмі цяжка надрукаваць у год пяць вялізных кніг, хаця-б друкар і меў дапаможнікаў. Загэтым магчыма згадацца з думкай Каратаева, якой трymаецца і шэраг іншых дасьледчыкаў, аб tym, што надрукаваныя Фіолем кнігі былі падрыхтаваны да друку значна раней. Каратаеву прыпушччае, што Фіоль пачаў друкаў кнігі не пазней 1485 году. Ен вёў сваю працу на працягу 5-6 год, а год 1491 выставіў на ўсіх кнігах, як толькі скончыў друкаўаныне ўсіх сваіх выданьняў<sup>2)</sup>.

Так у Кракаве, асяродку каталіцтва, узынікла славянская кнігадрукарства. Для якой мэты яно ўзынікла, для каго і для чаго яно прызначалася, чаму славянская кніга нарадзілася ў Кракаве—вось пытанье, якое цікавіла ўсіх дасьледчыкаў. Польскі дасьледчык Глашыцкі паказваў, што па Клепажы пад Кракавам знаходзілася царква, якая належала да бэнэдыктынцаў, дзе набажэнства адпраўлялася паславянску, і што ўласна для іх Фіоль і пачаў друкаўца свае выданьні. Але гэтыя меркаваныя цяжка прызнаць правільнымі. Кракаўскія бэнэдыктынцы складалі пязначную колькасна організацыю, і, зразумела, для іх не выпадала друкаўца ў вялікім ліку славянскія кнігі. Апроч таго, надрукаваныя славянскія кнігі прызначаліся для праваслаўнага набажэнства. Значыцца, кнігі маглі друкаўца для ўсходняга славянства, украінцаў і беларусаў, і часткова паўднёвага славянства<sup>3)</sup>.

Мова кніг Фіоля ў аснове—царкоўна-славянская з прымешкай слоў з жывое гутаркі, блізкай да тагачаснай беларускай і украінскай мовы. Гэтыя ўстаўкі з жывой мовы зусім ясна паказваюць, для якой мэты прызначаліся выданьні Фіоля. Аднак, гэтая думка выклікала пэўнае пярэчаныне з боку А. І. Сабалеўскага, які лічыў, што кнігі прызначаліся для мадавансага баярства і часткова для балгар, бо ў аснову тэксту, надрукаванага Фіолем, ляглі рукапісы балгарскага паходжэння. Думка Сабалеўскага ня сустрэла спачуцца ў навуковай літаратуры. Дасьледчыкі адзначалі, што рукапісы балгарскага паходжэння мелі агульнае пашырэнне, і гэта зусім не паказвае, для каго друкаваліся кнігі Фіоля. Надрукаваныя Фіолем кнігі, бязумоўна, каштавалі вельмі дорага. Іх маглі купляць толькі багатыя людзі. Па-колькі украінскае і беларускае магнацтва ў канцы XV сталецця было буйной у матар'яльных адносінах сілай, пастолькі надрукаваныя Фіолем кнігі, па думцы Папова, прызначаліся для багатых колаў літоўска-беларускага магнацтва<sup>4)</sup>. Даўжнасьць Фіоля была вельмі нядоўгая. Каталіцтва не магло мірыцца з яго выдавецкай дзейнасьцю. Кракаўская інквізіцыя прыцягнула Фіоля да суду. Яго абвінавацілі ў агітацыі супроць каталіцтва, у вабароне эўхарыстыі пад двума відамі, як гэта пропаведвалі чэскія гусыты. Бяспрэчна, магчыма зацьвярджаць, што чэскія гусыты мелі пэўны ўплыў на съветапагляд Фіоля і на яго выдавецкую дзейнасьць. Аднак, Фіолю ўдалася вырвацца з лап

1) Каратаев И. Ор. cit., № 3.

2) Каратаев И. Ор. cit., стар. 13.

3) Павло Попов. Ор. cit., стар. 7.

4) Павло Попов. Ор. cit., стар. 7.

інквізыцы. У сярэдзіне 1492 году Фіоль быў вызвалены. Яго праца спынілася, а ўсе надрукаваныя ім кнігі былі спалены. Фіоль быў прымушаны пакінуць Кракаў і пасяліцца ў Венгры. Ені памёр у 1525 г.<sup>1)</sup>. Кнігі Фіоля атрымалі пашырэнне як на Украіне, так і на Беларусі. Па шмат якіх цэрквях і манастырох, у Львове, на Валыні і у Падляшчі, у Менскім ваяводстве і іншых мясцох быті выданыя Фіоля. Такая выдатная асаба як Захары Канысьцінскі ў сваёй „Паліоды“ кажа аб значым паширэнні друкаваных Фіолеўскіх кніг. Гэтае зданье падзяляе і Кааратасеу<sup>2)</sup>. Было-б няправільным, разам з некаторымі даследчыкамі, лічыць выданьні Фіоля выданьямі украінскага харектару, і пачаітак толькі аднаго украінскага кнігадруку весьці ад Фіоля. Зразумела, што паколькі выданьні Фіоля мелі па ўзвaze багатыя зямляўласціцкія клясы Беларусі і Украіны, паколькі Фіоль карыстаўся моваю жывое гутаркі тагочаснага грамадзянства, пастолькі выданьні Фіоля зрабілі бяспрэчны ўплыў на разьвіццё як украінскага, так і беларускага кнігадруку.

Разам з зьяўленьнем друкарства ў Італіі, асяродкам друкарскае справы ў апошняй робіцца Венэцыя, дзе якраз праходзіла мяжа паміж каталіцтвам і праваслаўным славянствам. Тут, у Венэцыі, нехта Андрэй Торэсанскі выдаў так званы „Часасловец“, які вышаў у 1493 г. На жаль, яб гэтым выданьні ў навуцы роўна пічога не вядома, бо адзіны паасобнік апошняга выданьня, які знаходзіцца ў бібліотэцы Нюрэнберскага ратушы, загінуў. „Часасловец“ Андрэя Торэсанскага быў надрукаваны кірыліцай<sup>3)</sup>. Апроч таго, пазней у Венэцыі вышла некалькі славянскіх кніг кірылаўскага пісьма, якія адзначаліся сваёю знадворнаю прыгожасцю.

Экономічныя і культурныя зносіны паўднёвага славянства з Венэцыяй, асабліва Дуброўніка і ўсяго Далмацкага ўзьбярэжжа, утваралі на Балканах спагадныя ўмовы для разьвіцця кнігадруку сярод паўднёвага славянства. Спачатку друкарства зьявілася ў Чорнагорыі, у Цэтыні, дзе 4-га студзеня 1494 году была скончана друкам кніга, так званая „Осмогласник“ (Октоіх). Паколькі ў Сэрбіі духавенства зьяўлялася адзіным прадстаўніком праваслаўнае асьветы, пастолькі і першымі друкарамі павінны былі быць прадстаўнікі духавенства. Першая кніга ў Чорнагорыі была надрукавана іераманахам Макарыем, згодна загаду чорнагорскага ваяводы Юрага Чарнаевіча (Гюрга Цырноевіча). Макары надрукаваў тую самую кнігу, якая раней прыцягнула да сябе ўвагу Фіоля. У кнізе 269 аркушоў, без нумарацыі, шрыфт у кнізе вельмі прыгожы, дый наагул усё выданье вызначаецца вялікім хараством. Бяспрэчна, на чорнагорскія выданьні зрабіла пэўны ўплыў Венэцыя. Кніга мае прадмову, у якой аўтар высьвятляе мэты выданьня свае кнігі. Выдадзеная кніга канчаецца пасъяслоўем<sup>4)</sup>.

Апроч „Осмогласнику“, у тэй-же друкарні ў 1495 г. быў надрукаваны „Псалтыр“ з „Восследованием“, тым самым Макарыем, па загаду таго-ж ваяводы. Кніга выдадзена таксама прыгожа. Яна мае прадмову, але ў ёй ёсьць і пасъяслоўе, у якім аўтар высьвятляе значэнне выдадзеная ім кнігі. Па думцы Макарыя, „сія кніга цілумудрію наставнікъ, печалемъ прымененіе, дѣствству съхраненіе, о Бозѣ бракусъчетаніе, житію учитель, вына въсякого благодѣянія и еже паче к Богу при-

<sup>1)</sup> Огіенка. Історія украінскага друкарства, стар. 8.

<sup>2)</sup> П. Попов. Ор. cit., стар. 7. Огіенка. Ор. cit., стар. 8. Кааратасев. Осмогласник 1491 г., напечатанный в Кракове кирилловскими буквамі. СПБ. 1876. Стар. 20.

<sup>3)</sup> Кааратасев. Описание, № 6.

<sup>4)</sup> Кааратасев. Ор. cit., № 7.

мирение же і сыновореніе<sup>1)</sup>). Існуе яшчэ паказаньне, што тым-жа Макарыем была надрукавана і трэцяя кніга — „Маліцьвенік“ (Эўхолёгіон). Кніга друкалася на працыгу 1493—95 гадоў. Гэта вельмі рэдкае выданьне і адзначаецца вялікай прыгожасцю<sup>2)</sup>. На гэтым і спыняеца дзеянасць сэрбскае друкарні ў Цэтыны. Па паказаньнях сэрбскіх дасьледчыкаў, спачатку ў Вэнэцыі была сэрбская друкарня, якая пазней чорнагорскім ваяводам Іванам Чарнаевічам была перанесена ў Чорнагорыю. Для гэтага друкарні на рацэ Абодзе быў пабудаваны дом, а потым яна была перанесена ўжо сынам ваяводы ў Цэтыны<sup>3)</sup>. Некаторыя вучоныя адносяць „Чатырохзангельле“, выдадзеное коштам Гануша Бэнэра з Брашава, да кніг, надрукаваных Макарыем. Гэтае выданьне адносіцца да канца XV альбо да пачатку XVI ста-лецца. Выданьне канчаецца пасъляслоўем. Цяжка сказаць, ці запрауды гэтае выданьне было надрукавана Макарыем<sup>4)</sup>.

У пачатку XVI ста-лецца можна адзначыць шэраг іншых друка-рань на Балканскай паўвостыні. Так, каля 1508 году ў Таргавіщчах, у Валахіі, па загаду Бесараба, Угравалоскага ваяводы, быў надрукаваны іераманахам Макарыем „Служэбнік“<sup>5)</sup>, у 1520 годзе „Октоіх“, і пышна выдадзенае „Чатырохзангельле“ — у 1512 годзе<sup>6)</sup>. Дзеянасць Макарыя ў Чорнагорыі сустрэла нейкія перашкоды на месцы, мусіць быць, у выніку турэцкага находу, і Макары прымушаны быў перанесьці сваю справу ў Румынію. Кнігі Макарыя былі першымі славянскімі кнігамі, надрукаванымі кірыліцай у Румыніі.

Зыншчэньне Сэрбіі і Балгарыі туркамі спыніла друкарскую справу на Балканскай паўвостыні. Аднак, сэрбскія выданьні прадаўжалі выхо-дзіць, але толькі ў Вэнэцыі. Так, у 1519 годзе іераманах Пахомі па загаду і коштам Божыдара Вуковіча з Падгорыцы, надрукаваў „Слу-жэбнік“ (Літургіарыён). Можа быць, іераманах Пахомі быў вучнем вядомага Макарыя<sup>7)</sup>. У тэй-же Вэнэцыі, тым-же друкаром, па загаду таго-ж Божыдара Вуковіча быў надрукаваны „Псалтыр“ з „Часаслоўцам“, які вышаў у 1519 г.<sup>8)</sup>. Нарэшце, той-же чорнагорскі манах у 1520 годзе надрукаваў „Малітваслоў“<sup>9)</sup>. Далей, па загаду таго-ж Божыдара, іера-манах Тодар, таксама чорнагорац, у 1527 годзе надрукаваў Служэбнік<sup>10)</sup>. У 1536 годзе іерадыякан Майсей надрукаваў, па загаду ваяводы Божы-дара, „Малітваслоў“<sup>10)</sup>, а ў 1537 годзе іераманахі Фэадос і Геннады надрукавалі „Октоіх“. У 1538 годзе, па загаду Б. Вуковіча, іерадыякан Майсей надрукаваў „Соборник“ (Ізбранные Минеи<sup>11)</sup>). У 1540 годзе Божыдар Вуковіч памёр, але яго справу прадаўжаў яго сын Вікенты аж да 60-ых гадоў ста-лецца.

На гледзячы на неспагадныя ўмовы для разьвіцця друкарскае справы на Балканскай паўвостыні, у Герцагавіне ў Гораждзе на пра-цыгу 1529—37 гадоў быў надрукаваны „Псалтыр“ з „Часаслоўцам“. У 1531 годзе, коштам Божыдара Гараждзіна, іераманах Тодар Любовіч

<sup>1)</sup> Кааратэев. Op. cit., № 8.

<sup>2)</sup> Кааратэев. Op. cit., № 9.

<sup>3)</sup> Кааратэев. Op. cit., стар. 23.

<sup>4)</sup> Кааратэев. Op. cit., стар. 24—26.

<sup>5)</sup> Кааратэев. Op. cit., стар. 26—28. Попов. Op. cit., стар. 80. А. И. Яцимирский. Первый славянский печатный служебник. Известия Отд. рус. языка и слов, 1896, кн. 4, (стар. 792—797).

<sup>6)</sup> Кааратэев. Op. cit., № 15.

<sup>7)</sup> Ibid., № 16.

<sup>8)</sup> Ibid., № 17.

<sup>9)</sup> Ibid., № 22.

<sup>10)</sup> Ibid., № 26.

<sup>11)</sup> Ibid., №№ 29—31.

у Гораждзе надрукаваў „Маліцьвенік”<sup>1)</sup>). Апроч таго, у 1537 годзе ў Руянскім манастыры ў Сэрбіі іераманах Фэадос надрукаваў „Чатырох-евангельле”<sup>2)</sup>). У 1539 годзе, па загаду мітрапаліта Грачаніцкага Нікандра, быў надрукаваны „некім рабом Дзмітрыем” „Октоіх”<sup>3)</sup>). Нарэшце, у Белградзе іераманах Мардары, па загаду і коштам князя Радніша Дзмітраевіча, а пасля яго съмерці—Траяна Гундуліча з Дуброўніку, надрукаваў „Чатырох-евангельле”<sup>4)</sup>). І ў Чорнагорыі справа друкарства на зусім загінула. Так, у 1562 годзе той-жа іераманах Мардары, які надрукаваў 10 год таму назад у Белградзе „Чатырох-евангельле”, у манастыры Мышканы Цырква надрукаваў „Чатырох-евангельле” па белградзкім выданьні 1502 году<sup>5)</sup>.

У ваконе ўсіх славянскіх выданьняў ляжалі сербскія тэксты. Славянскія выданьні, як выдадзеныя ў Венэцыі, так і на самых Балканах, адзначаюцца сваім знадворным харастром. Зразумела, высокая венэційская друкарская тэхніка зрабіла на гэтых выданьні вялікі ўплыў.

## II.

### Праская друкарня Скарыны.

Францішак Скарына, пасяліўшыся ў Празе, заснаваў друкарню і з 1517 году пачаў выпушчаць царкоўныя друкаваныя кнігі. Першую кнігай, выпушчанай 6-га жніўня 1517 году, у чацвертую долю аркуша, быў „Псалтыр”, надрукаваны „накладом Богдана Онькова, сына радцы места Віленскага”.

У ваконе тексту „Псалтыру” паложаны быў славянскі тэкст „Псалтыру”. Але пры гэтым Скарына карыстаўся чэскай „Бібліяй” і ўносеў паасобныя папраўкі ў царкоўна-славянскі тэкст. Разам з тым, Скарына незразумелыя славянскія выразы замяняў болей зразумелымі словамі, блізкімі да тагачаснай жывой беларускай мовы. У гэтых адносінах Ф. Скарына рабіў таксама, як і Ш. Фоль<sup>6)</sup>.

З 1517 году Скарына пачынае выпушчаць пераклады паасобных біблійных кніг, якія былі надрукаваны таксама пры дапамозе таго-ж сына радцы места віленскага Богдана Онькова. Усяго Скарына выдаў 22 біблійныя кнігі. Кожная кніга мае сваю прадмову і пасъяслоўе. У вапошнім адзначаліся час і месца выхаду адпаведнае кнігі. Першай надрукаванай кнігай была кніга Іова (51 аркуш і 2 гравюры). Потым вышла кніга Прывесціція Саламонавых (48 аркушоў і 2 гравюры), кніга Прамудрасці Ісуса, сына Сірахава (81 аркуш і 1 гравюра), „Эклезіаст” (17 аркушоў і 1 гравюра), кніга Песьня Песень Саламона (11 аркушоў і 1 гравюра), кніга Прамудрасці Саламона (32 аркушы, 1 гравюра).

Першыя кнігі, надрукаваныя Скарынай, адзначаліся сваім філёзофскім характарам, і, мусіць быць, гэтым тлумачыцца, чаму біблійныя кнігі друкаваліся на ў тым парадку, які быў устаноўлены канонам. Потым былі надрукаваны: 2-я, 3-я і 4-я кнігі Царстваў (241 аркуш і 11 гравюра), кніга Ісуса Навіна (48 аркушоў і 1 гравюра), кніга Юдиты (26 аркушоў, 1 гравюра), кніга „Бытія” (24 аркушы, 7 гравюра), кніга „Іход” (76 аркушоў, 6 гравюра), кніга „Левіт” (54 аркушы, 3 гравюры), кніга „Чисел” (74 аркушы, 1 гравюра), „Второзаконіе” (66 аркушоў,

<sup>1)</sup> Ibid., №№ 23—24.

<sup>2)</sup> Ibid., № 27.

<sup>3)</sup> Ibid., № 32.

<sup>4)</sup> Ibid., № 31.

<sup>5)</sup> Ibid., № 57.

<sup>6)</sup> Ibid., № 14.

1 гравюра), кніга „Руфъ“ (8 аркушоў, 1 грав.), кніга Судзей (48 арк., 1 грав.), кніга „Эстэр“ (26 арк., 2 грав.), кніга Плачу Ерамі (12 арк., 1 грав.), кніга Прарока Даніїла (40 арк., 1 грав.<sup>1</sup>). Агульны загаловак выдання, якое прадырыняў Скарына, было наступнае: „Библия Руска, выложена докторомъ Францискомъ Скориною, из славнага града Полоцька, Богу ко чти и людемъ посполитымъ к добруму научению“. Да кнігі „Бытія“, Ф. Скарына надрукаваў вялікую прадмову, „Во всю Библию рускага языка: Библия греческим языком, по руски сказуется книги. Тако убо святый Матфей починаеть Христово благовѣствование; Библос Генезеос Іисусу Христу, то есть ло-русски: Книга родства Иисуса Христова.—А можете тым именемъ называть вси книги Ветхаго и Новаго Закону для достойности его, понеже Библия зуполная все то в собѣ замыкаеть. О сей Кнізе пишеть евангелиста, наперстникъ Христовъ, воуз явлении своеиъ глаголя: И видехъ водесницы седящего на престоле. Книги написаны внутрь изовнутрь. Написаны суть воистину сие. Книги внутрь духовнее разумеющіи о тайнахъ превеликихъ Божихъ, яко-же пишеть Апостол: О глубино богатства Премудрости и разума Божия, яко неиспытаны суть судове его. И не исследованы пути его. Написаны теж изовнутрь, понеже не толико докторове, а люди вченые в нихъ разумеютъ. Но всякий человекъ, простый и посполитый, чучи ихъ или слухаючи, можетъ поразумети, что есть потребно к душному спасению его. Самому Спасителю глаголющу: исповѣдаючися Отче Господи, небеси и земли, яко утаилъ еси сия от премудрыхъ и разумныхъ. И открылъ еси тая младенцем... Святое писмо все иные науки превышаетъ, понеже еда бываетъ чтеню под простыми словы замыкаеть тайну. И тако младенцемъ и людемъ простымъ есть наука, учитель же и людемъ мудрымъ подивление... В сей книзе всее прироженое мудрости зачало и конецъ Бог Вседержитель познаванъ бываетъ. В сей книзе всеи законы и права, ими же люде на земле справоватися имаютъ, написаны суть. В сей книзе всеи лекарства, душевые и телесные, зупольне знайдете. Ту навчение филозофии добронравное, яко любити Бога для самого себе и ближнаго для Бога имамы. Ту справа всякого собрания людскаго и всякаго града, еже верю и соединениемъ, ласки и згодою посполитое доброе помножено бываетъ. Тут науление седми наукъ вызволеныхъ достаточное... У пасъляслой да кожнай выдадзенай Скарынаю біблійнай кнігі звычайна пісалася наступнае: „Скончалася (кончается, доконана есть, доконываются, доконаны суть) книга сия (книги) с помошью Бога в Троице Единого (с помощью Бога, спасителя и утѣшителя нашаго, божию милостью, божию лаской, божию помощию), повелѣнемъ и працею і выкладомъ избраннаго мужа в лекарских науках (повѣлѣнемъ и працею и выкладомъ ученого мужа, повѣлѣнемъ и пильностью ученого мужа, працею и пильностью доктора Фр. Скорины.. в наукахъ и лекарстве учителя), доктора Франциска, Скоринина сына, с Полоцка, у старом месте Пражском“, з адзначенынемъ года і месяца выхаду кнігі.

У друкарскіх адносіях праскія выданыні Скарыны стаялі высака і, па ацэнцы проф. Уладзімерава, яны былі далёка лепшыя за царкоўна-славянскія выданыні Кракава, Венэцыі, Цэтнія, Угра-Валахіі. Уладзімераў нават думае, што Скарынавы выданыні стаялі вышэй за сучасныя яму венэцыйскія<sup>2</sup>). Усе праскія выданыні былі надрукаваны ў чвертку, альбо, як кажа Скарына, „малыми книжками“<sup>3</sup>). Такое

<sup>1)</sup> Ibid., № 13, стар. 35—42

<sup>2)</sup> Проф. П. В. Владимиров. Доктор Франциск Скорина. СПБ. 1888. Стар. 70.

<sup>3)</sup> Ibid., стар. 71.

## ЦАРСТВІ

РДІ

Царь Саломонъ ставитъ храмъ гдѣ сѹгѹ въ Ерусалиме:



**П**РЕДНИЙ КНИГИ ЦАРСТВІ ПОСЧИНІТЬСЯ. ЗДНОЛНЕ БЫЛОЖЕНЫ НЯРДСЬ КНИ НЯЗІКЪ. ДОНТОРОНЪ фРЯНДЦІ СКОМЪ СКОРИ НИХЫНЪ СЫНОНЪ СПОЛОЦЬКЯ.

# КНИГИ ТРЕТЬИЙ

ПРЕДСЛОВИЕ ДОКТОРЯ ФРНД  
ЦИСКА СКОРИНЫ СПОЛОЦКИЯ  
ВЪ КНИГИ ТРЕТЬИЙ ЦАРТВЕ:

 Книги сини называютилъ Єврейскимъ иконо-  
мълаждымъ. Якорускии словуть Третий  
Цартвъ, яписаны суть. Початокъ ѿ  
смерти Царя дедеъ, Потомъ Цартвѣ  
Саломоновѣ, йо пречудныхъ дедехъ его ико сообра-  
жаль есть храмъ гдѣ Богу. Идомъ спон царскими  
Посє Цари Ровоимъ, Цари Яснъ; Цари Яссѣ  
Цари Гозфате. Ониже цартвоваша въерусали-  
ме Надъ людьми йудиними. Теже Царехъ Гзѣ  
Іасевы, ѿ Ровоимъ; Надавъ, Балсъ, Геланъ, Залманъ  
Ямринъ, йо яхвѣ Ониже цартвоваша въ самарии.

Писали же суть сини книги летописци Царен йуди-  
ныХъ, Наболенъ Наданъ прѣкъ Илия пророкъ, Йинны  
стѣи пророци Ониже были суть чагои тыхъ. По-  
ложилъ есміи всиХъ книгахъ образци Храму гдѣни  
Иссоудовъ его, Идому царева. Еже стасна є Бало-  
ломой Царь. Ято для того ясы братна моя Русь  
Люди посполитые, чтүи могли лепен разумети и  
Конецъ Предсловию:

друкаваньне „малыми книжками“ пачало папіяраца пасъля таго, як у Італіі з'явіліся першыя выданні Альда у Вэнэцыі. Далей, у выданьнях Скарыны ў першы раз уведзена нумарацыя па аркушох, прычым прыняты кірылаўскія лічбы, тады як у лацінскіх выданьнях—рымскія лічбы<sup>1)</sup>. Папера Скарынавых выданьняў адзначаецца трываласцю. Так, на „Псалтыру“ 1517 году ёсьць бычачая галава у якасці папяровага знаку, чатырохканцовы крыж і інш. Гэтая папяровыя знакі былі таксама і ў выданьнях вядомага друкара і ўласніка вельмі добре папярове фабрыкі ў Аўгсбургу, Іогана Шэншпэргера. Гэтая папера славілася сваім белым колерам і трываласцю<sup>2)</sup>. Шрыфт Скарыны адзначаўся чытэльнасцю, выразнасцю і рознастайнасцю. Скарына ія браў шрыфту з папярэдніх славянскіх выданьняў, а ўгварыў свой уласны шрыфт, на які мелі ўплыў царкоўна-славянская рукапісы беларускага пісьма XV і XVI сталяцьцяў. Вялікай рознастайнасцю адзначаюцца нарысы вялікіх літар Скарыны. Скарына шырака карыстаўся вялікімі літарамі ія толькі ў пачатку слоў, але і ўва ўласных імёнах і нават у часцінках перад уласнымі імёнаі. Такое ўжыванье вялікіх літар ёсьць пэўнае перайманье нямецкіх і чэскіх выданьняў XV і XVI сталяцьцяў. Гэтую рознастайнасць Скарынава шрыфту ўладзімераў тумачыў ія толькі мастацтвам чэскіх і нямецкіх майстроў, гравёраў і літнікаў, якія працавалі для Скарыны, але ў значнай меры яшчэ і каліграфічным мастацтвам самога Скарыны, якое выпрацавалася пад уплывам царкоўна-славянскага і „рускага пісьма“ XV—XVI сталяцьцяў<sup>3)</sup>.

Застаўкі, якія ёсьць у выданьнях Скарыны, звязаны з царкоўна-славянскімі рукапіснымі выданьнямі, бо ў выданьнях лацінскіх, нямецкіх і чэскіх заставак няма, але затое малюнкі маюць пэўныя адносіны да нямецкіх гравюр. Скарына шырака карыстаўся нюрэнберскімі гравюрамі. Па думцы Ўладзімерава, шмат якія гравюры Скарыны знаходзяцца ў залежнасці ад нюрэнберскіх выданьняў бібліі з малюнкамі (1483), ілюстраванай хронікі Шэдэля ў лацінскай і нямецкай мовах (1493) і Postilla Міколы Лірана (1481). Да найвыдатнейшых з гэтих выданьняў па мнстве гравюраў адносяцца хронікі Шэдэля<sup>4)</sup>. Гэткім чынам, праскія выданні Скарыны былі найбольш звязаны з сучаснымі ім нюрэнберскімі і аўгсбурскімі нямецкімі выданьнямі. З другога боку, у вадносінах да папярэдніх царкоўна-славянскіх выданьняў кнігі Скарыны звязаны з кракаўскімі выданьнямі Фіоля, у якога сустракаюцца папяровыя знакі, якія ўжывае Скарына, у выглядзе крыжа, а таксама кірылаўская нумарацыя па аркушох. Разам з тым, велічыня радковага пісьма і вялікіх літар у Скарыны і ў Фіоля адноўлявася. Так, Скарынавае друкарскае мастацтва разъвівалася і ўтваралася як пад уплывам, з аднаго боку, ранейшых царкоўна-славянскіх выданьняў, так і пад уплывам дасканалых аўгсбурскіх і нюрэнберскіх нямецкіх выданьняў<sup>5)</sup>.

### III.

#### Віленская друкарня Скарыны.

Выдавецка-друкарская дзейнасць Скарыны ў Празе спынілася ў 1519 годзе. Скарына, з невядомых пам прычын, прымушаны быў пакінуць Прагу і перанесьці сваю дзейнасць у Вільню, дзе ў доме

<sup>1)</sup> Ibid., стар. 72.

<sup>2)</sup> Ibid., стар. 71-72.

<sup>3)</sup> Ibid., стар. 74.

<sup>4)</sup> Ibid., стар. 76.

<sup>5)</sup> Ibid., стар. 81-82.

„наистаршего бурмистра“ Якуба Бабіча ён адчыніў друкарню. Магчыма думаць, і для гэтага ёсьць некаторыя об'ектыўныя падставы, што Скарына перанёс у Вільню сваю праскую друкарню. Скарына выдаў у Вільні толькі дэльве кнігі— „Апостал“, так званую „Малую Падарожную Кніжыцу“. „Апостал“ Скарына выпусциў у сакавіку 1525 году і, відавочна, у гэты-ж час ён выпусциў і „Малую Падарожную Кніжыцу“.

Пытанье яб часе выхаду „Апостала“ выклікала многа гутарак у на-  
вуковай літаратуре, хаця сама па сабе яно зусім яснае. „Апостал“ Ска-  
рыны надрукаваны ў восьмую долю аркуша і мае ўсяго 315 аркушоў.  
У „Апостале“ таксама многа фігурных заставак, зъмешчаных у пачат-  
ку і ў канцы кожнага артыкулу, як у „Біблії“. Вестка аб надрукаваныні  
кнігі зъмешчана ў канцы пасланья Апостала Паўла, на звароце  
187 аркуша. Загаловак быў наступны: „Починаеться книга деяния и  
посылания Апостольская, зовемая Апостолъ, а Божию помочью  
справълена доктором Франциском Скориной с Полоцька“. Пасля  
канца саборных пасланьняў ёсьць наступны надпіс: „Доказана есть  
сия книга, зовемая Апостол, еже замыкает в себе наипервой деяния  
Апостольская. Потом посланией святыхъ Апостолъ соборныхъ седмь.  
Тажъ епистоль святого Павла 14. Лета по народженні нашего Спаси-  
теля Иисуса Христа, Сына Божия, тысяцецнаго пятьсотога и двадзесять  
пятаго, месяца марта. При держаніі наласкавшаго господаря, Жиг-  
ымонта Казімировича, короля Польскаго, і Вялікага Князя Литовъ-  
скаго, и Рускаго, и Жомойтъскаго, и иныхъ. Во славном мѣсте Ви-  
ленском выложена и вытиеснена, працею и великою пильностию док-  
тора Франциска Скорины с Полоцька, Богу в Троице единому и Пре-  
чистой Матери Его Маріи со всеми святыми ко чти. И людем по-  
сполитымъ к добруму навчению<sup>1)</sup>. Прадмова, надрукаваная перад  
зборнікам, была наступная: „Имашь пак в сей книзе мой любимый  
приятелю, хто жъ будеши ея чести. Зачала каждого послания, чернымъ  
вызnamенованы. Початки и концы всякому Апостолу яко во церкви  
Божіи чтется, к тому и дни, месяцы, в них же прочитаются. На празд-  
ники Божие и светых его знайдешъ положено червенимы. Главы же,  
яко же во всехъ книгахъ Бібліи Ветхого и Нового закона, мною на  
руськи языкъ выложеныхъ. Што которая въ себе кратце замыкаеть ко  
знайдению скоро всякое речи потребное во божественныхъ писавиехъ.  
К тому и светки по сторыницахъ, яко одно письмо на другое тведе-  
тельствуетъ и воедино ся згожають, чернымъ исправлены раздельне  
узищи. Совершился в дому почтивого мужа, Якуба Бабіча, наистар-  
шего бурмистра славнага Великага Мѣста Віленскаго“.

Другой кнігай, надрукаванай у Вільні, была „Малая Падарожная  
Кніжыца“. Зъмест апошняе досьць складаны. У яе ўваходзілі: „Псалтыръ“,  
„Часословец“, Акафісты, Каноны, Шостадневец, Святцы кароткі і Пас-  
халія. Што ўсе гэтыя кнігі, з якіх кожная мае самастойнае значэнне,  
складалі адну кнігу, можна бачыць з наступнага съпісу гэтае кнігі:  
„В сей Малой Подорожной Книжице поряду кратце положены суть;  
наипервой Псалтыръ зуполная, на стихи статиями разделена... За Псал-  
тирею Песни 10, с Ветхого и Нового Закону Божия изъбранные; потом  
Часословец имея ношную и дневную службу... Акафістъ живоносному  
гробу Господню и Воскресению, глаголемый по вся недели... Канонъ  
гробу Господню, певаемы со акафістомъ... Акафістъ святому Архан-  
гелу Михаилу и всемъ небеснымъ чиномъ в понеделок. Канонъ архан-  
геломъ, творение Иоанна Дамаскина. Акафістъ св. Иоанну Предътечи  
и Крестителю Господню глаголемый во второкъ. Канонъ Предтечи,

<sup>1)</sup> Каратаев. Op. cit., № 18.

творение Іосифа... Акафістъ Пречистой Богородици приснодевици Марии, глаголъмый во среду. Канонъ благодарствен пренасвятейшии Богородици. Акафістъ святым верховнымъ Апостоломъ Петру и Павлу, и прочим дванадесяти в четверток. Канонъ святым Апостоломъ, творение Іоанна Дамаскина. Акафістъ святыму Великому Чудотворцу Николе, архиепископу Мирликийску. Канонъ святыму Николе... творение Феоктиста, инока Студийскаго обители. Акафістъ честному и животворящему Кресту Господню, глаголъмый в пяток. Канонъ Кресту Господию... творение Киръ Іосифово. Акафістъ Прѣсладкому имени нашего Господа Иисуса Христа, глаголемы в субботу и по вся дни. Канонъ Господу Иисусу, певаемый на заутрени по вся дни, творение Феоктиста.

Шестоденець краткий на всю неделю, почены от вечера субботы... Светыци краткие, имеющи в собѣ разделены времена на нашу землю, колико которые дни в году, или нощи держать часов, и дробных и яко година прибудеть, к которому дню или ноши все написано есть. На концы положены есть Поскалия на много лѣта, замыкающы справу праздников. К тому естьли бы которого году была гибель месяца и затмение солнца, то при Поскалии знайдеш тогож году, месяц, день и годину, неомылно написану тое гибели месяца или затмения солнца<sup>1)</sup>.

Першая частка „Падарожнае Кніжыцы“, „Псалтыр“, мае наступны, напісаны цынобрای загалоўны аркуш: „Починаеться Псалтирь, или Песни Святого Пророка Божия, Давыда, царя Иерусалимского: о Христе“. У „Псалтыру“ 140 аркушоў альбо 280 старонак. На звароце загалоўку надрукавана ў беларускай мове: Предъсловие во Псалтире: Всякое писание, Богомъ водухненое, полезно есть ко вчению... И видечи таковые пожитки в так малой книзе, я, Францишек, Скорининъ сынъ с Полоцка града, в лекарскихъ наукахъ докторъ, повелель есми Псалтырю тиснути рускими словами, а словенскимъ языккомъ<sup>2)</sup>.

„Часасловец“ мае гэткі-ж пачатак. Ен таксама надрукаваны цынобрای: „Часасловецъ, имея ношнюю и дневну служьбу, по уставу Ерусалимское церкви, и прочих Восточныхъ обителей“. У канцы „Часасловца“ зъмешчаны выхад, звычайны ў Скарны, таксама цынобрай: „Докононъ есть Часасловецъ, имея денную и ношную службу працею и пильностью доктора Франциска Скорины с Полоцка у Великославномъ мѣсте Виленскомъ<sup>3)</sup>.

Акафісты і каноны маюць наступны цынобранны загалоўны аркуш: „Починаются Акафісты на всю неделю первы живоносному гробу Господню“. Кожны тыднёвы акафіст мае свой загаловак і свой выхад. Таксама і кожны канон мае свой загаловак і свой выхад. Напрыклад: „В четверток, Канонъ святымъ верховнымъ Апостоломъ Петру и Павлу, и всем дванадесяти“. У канцы: „Доконан есть канон Апостолом пильностью доктора Франциска Скорины с Полоцка“<sup>4)</sup>. Чацьвертая частка „Малое Падарожнае Кніжыцы“, — Шостадневец, мае наступны цынобранны загаловак: „Шестодневецъ краткій на всю неделю почены от субботы по обычаю всехъ восточныхъ церквий“. Апошняя частка, Святцы (Зборнік) і Пасхалія, мае наступны загаловак: „Последование церковнаго собрания въселетънаго, от месяца сельтеврия до месяца августа,

<sup>1)</sup> Каратаев. Op. cit., стар. 19.

<sup>2)</sup> Ibid., стар. 62.

<sup>3)</sup> Ibid., стар. 62.

<sup>4)</sup> Каратаев. Op. cit., стар. 63—66.

пovъстavу Ерусалимскoe церкви“<sup>1)</sup>). Гэткім чынам, „Малая Падарожная Кліжыца“ складаецца з пяці частак, якія ў сваю чаргу падзяляюцца на драбнейшыя часціны.

Некаторыя дасьледчыкі лічылі, што ўсе гэтыя часткі „Малое Падарожнае Кніжыцы“ выходзілі паасобнымі кнігамі, але загаловак Скарыны, надрукаваны да „Малой Падарожной Кніжыцы“, ясна сьведчыць аб tym, што ўсе гэтыя часткі павінны былі складаць адзінае непадзельнае цэлае.

У навуковай літаратуры было паднята пытаныне аб tym, ці працаў сам Скарына ў друкарні, альбо, па яго паказаньнях і пад яго наглядам, працавалі іншыя. Для развязанья гэтага пытаныня об'ектуных даных няма, калі не лічыць паасобных слоўных выразаў Скарыны, якія да пэўнае ступені могуць служыць грунтам для меркаванняў па гэтым пытаныні. Найноўшы гісторык віленскіх друкарн Абрамовіч<sup>2)</sup> думае, што Скарына сам у Празе не працаў. Напрыклад, у кнізе „Эстэр“ у пасъляслоўі сказана: „Выложена працею и вытиснена повелениемъ ученого мужа Франциска Скорины“<sup>3)</sup>). Калі ўзяць пад увагу, што ў большасці пасъляслоўяў сказана, што „сия книга доконана есть“<sup>4)</sup> альбо „скончылася, совершена есть, выданы и выложены, выложены и вытиснены, повелениемъ, працею и выкладом ученого мужа в лекарских науках, доктора Франциска Скорины“, а таксама і тое, што ў кнігах „Ісход“, „Левіт“, „Чисел“, „Второзакония“, „Плача Ерамії“ сказана: „Працею и пильностью ученого мужа в лекарских наукахъ доктора Франциска Скорины“, альбо праста „в лекарскихъ наукахъ доктора Франциска Скорины“, дык выгад Абрамовіча робіцца няпэўным, tym болей, што сам Абрамовіч думае, што ў Вільні Скарына беспасрэдна прымайць удзел у працы. Абрамовіч грунтуеца на пасъляслоўі да паасобных віленскіх выданьняў, у якім адзначана, што гэтае выданыне „доконано есть працею и пильностью доктора Франциска Скорины“<sup>5)</sup>). Калі толькі Абрамовіч грунтуе сваё зацьвярджэнне на гэтых словах, дык падобныя слова ў пасъляслоўях знаходзяцца і ў выдадзеных Скарынаю біблійных кнігах. Тады выгад Абрамовіча губляе сваю вартасць. Зразумела, пры адсутнасці дакладных даных, мы можам атрымаць яснага адказу на гэтае пытаныне, але можна прыпусціць, што Скарына прымайць актыўны ўдзел у працах свае друкарні.

Пытаныне аб адносінах віленскіх выданьняў Скарыны да праскіх было прадметам спэцыяльнага дасьледваньня проф. Уладзімерава. Апошні прышоў да наступных вывадаў: 1) сувязь віленскіх выданьняў з праскімі, па шрыфце і паперы, паказвае далейшае развязвіць друкарскае дзейнасці Скарыны, перанос друкарні з Прагі ў Вільню; 2) асаблівасці віленскіх выданьняў (большая частка шрыфту, аздобы і гравюры) паказваюць туго-ж сувязь з нямецкімі друкарнямі, што і ў праскіх выданьнях; 3) па прыгожасці шрыфту і аздоб віленскія выданыні ёсьць працяг праскіх<sup>6)</sup>). У віленскіх выданьнях Скарыны ёсьць невялічкія застаўкі, якіх ішло ў праскіх выданьнях Скарыны. Гэтыя застаўкі Скарына называе ў пасъляслоўі да „Малой Падарожной Кніжыцы“ „заставицы“. Таксама ў віленскіх выданьнях

<sup>1)</sup> Ibid., стар. 67.

<sup>2)</sup> Abramowicz. Cztery wieki drukarstwa w Wilnie. 1525 - 1925. Wilno, 1925. Стар. 16-17.

<sup>3)</sup> Карапас. Op. cit., стар. 41.

<sup>4)</sup> Карапаев. Op. cit., стар. 35 - 42.

<sup>5)</sup> Ibid., № 18-19.

<sup>6)</sup> П. В. Владимиров. Op. cit., стар. 178.

былі і гравюры. Уладзімераў налічыў у віленскіх выданнях Скарыны—15 вузен'кіх і 10 шырокіх заставак, адна паміж якіх мас вядомы герб Скарыны, злучэнне месяца з сонцем, і монограму тую-ж, што і ў праскіх выданнях, але некалькі іначай зробленую. Гравюры зъмешчаны толькі ў Акафісце. Усе гравюры ў "Малой Падарожнай Кніжыцы" па малюнку і падрабязнасцьцях—каталіцкага характару, і бязумоўна, пэўная частка іх узята з Нюрэнберскай Хронікі Шеделя<sup>1)</sup>.

Выданьнем дзявёх кніг і абмежавалася друкарска-выдавецкая дзеянасць Скарыны ў Вільні. Мы ня ведаем, чаму яна смынілася, якія акаличнасці дапамаглі гэтаму. Уладзімераў прыпушчае, што прычына гэтага былі розныя грашовыя перашкоды. Скарына меў у Полацку разам з сваім братам Янам непадзельную радавую маенасць, якая пацярпела праз паблытаныя справы і даўті яго брата Яна. Апроч таго, Скарына меў нямала няпрыемнасцяў з прычыны судовае спрэчкі, якая паўстала між віленскім мешчанінам Марцінам Субачовічам, яго жонкай і Мікалаем Чупрыном з аднаго боку, і жонкай доктара Францішка Скарыны з другога, з прычыны дома, якім уладала ў месцыце Вільні жонка Францішка Скарыны. У канцы канцоў справа пайшла на суд да караля. Грамата Жыгімонта I, апублікаваная ў 1529 годзе, развязала спрэчку на карысць жонкі Ф. Скарыны. Вялікакняскі вырак прысудзіў жоацы доктара Ф. Скарыны Малыгрэце, „держати и въживати супокойне на вечные часы подле суда... а тому Марьину и его жоне Анне и тому Миколаю Чуприну и ихъ потомъкомъ казали есмо в том вечное молчане мети и на то есмо доктору Францышку и его жоне Малкгорете дали сес наш лист с нашою печатю“<sup>2)</sup>. Уладзімераў думае, што няпрыемнасці з-за процэсу адцягнулі Скарыну ад улюбленае справы. Апроч таго, Уладзімераў паказвае, што ў гэтая-ж самыя часы на Вільню наваліліся страшныя беды: у 1530 годзе пажар, які зьнішчыў дзівэ трэці гораду, і ў 1533 годзе—страшная пошасць. Уладзімераў прыпушчае, што Скарына быў яшчэ жывы ў 1535 годзе. Калі ў Полацку разглядалася справа яго брата адносна выплаты даўготы, дык у гэтай справе памінаецца таксама імя Ф. Скарыны. Відавочна, Скарына быў яшчэ жывы ў гэты час<sup>3)</sup>.

#### IV.

### Несьвіская друкарня.

Друкарская справа пасля Скарыны на Беларусі доўгі час не разъвівалася. Між тым, на Беларусі шырака разгарнуўся протэстанцкі рух, галоўным чынам у відзе кальвінізму, які сустракаў вялікае спачуванье з боку шырокіх шляхоцкіх колаў. Адным з асяродкаў кальвінскага руху быў горад Несьвіж, сталіца Несьвіскага княства, уласнікам якога быў ваявода віленскі Мікола Радзівіл. Пад яго асьвячанаю ўладай распачалася друкарская дзеянасць у Несьвіжы. У 1562 годзе Матей Кавечынскі, несьвіскі намеснік, Сымон Будны і Лаўрын Крышкоўскі выдалі кальвінскі катэхізіс у рускай, г. зн. у беларускай мове. Магчыма думачы, што выданыя Скарыны зрабілі пэўны ўплыв на несьвіскую друкарню, бо шрыфт катэхізісу вельмі падобны да шрыфту выданняў Скарыны. Мусіць быць, шрыфт Скарынавых выданняў слухаў узорам для шрыфту катэхізіса<sup>4)</sup>.

1) Ibid., стар. 177—178.

2) Владимиров П. В. Ор. cit. Приложения, стар. 322.

3) Ор. cit., стар. 66—67. Приложения, стар. 324.

4) Карагаев. Ор. cit., стар. 137.

На первым загалоўным аркушы надрукавана наступнае: „Катехісіт, т. е. наука стародавная, христіанская, от светого писма, для простыхъ людей языка руского, въ питаніяхъ и откаэхъ събрана. От первого светого Апостола Петра посланія... Готови присно к отвѣту всякому въпрошающему вы, слово о вашемъ упованіи съ кротостю и страхом, совѣсть имяще благу и прочая<sup>1)</sup>). У пасъляслоўі сказана наступнае: „Доконана есть сіа книга, зовемая греческимъ языкомъ Катехісіт, а по словенъски—Оглашеніе, Богу ко чти и посполитымъ людемъ языка руского к наказанию и добруму наученью, накладомъ боголюбивыхъ людей, пана Матфія Кавечинскаго, намѣстника Несвижскаго, Сімона Буднога, Лаврентія Крышковъскаго, на городъ Несвижскімъ. Под лѣты от воплощенія Спасова тысеча, пятьсотъ, шестьдесятъ второго, месеца іюня десятаго дня<sup>2)</sup>).

Катехісіт мае наступнае прысьвячэніе: „Освѣценыхъ княжатъ и пановъ ихъ милости, пановъ Міколаевъ Радивиловъ, княжати на Олыце и Несвижу, воеводы Віленскаго, навышнега маршалька и канцлера Великаго Князьства Литовскаго и далей. А княжати на Дубникахъ и Бержахъ, воеводы Троцкаго, великаго гетъмана Князьства Литовскаго и далеи. Сыномъ Перъвороженымъ, ихъ милостямъ, княжатамъ молодымъ, паномъ Міколаевъ Міколаевичомъ Радивиломъ, отъ Бога Отца черезъ Христа единаго, Сына его въ духу святомъ утешителю, Ласки покою и вечного благословенія, верного Христового збору братья, а слуги ихъ княжацкихъ милостей верънне жедаютъ“ „Бог Всемогучый, освѣченые а милостивые княжата, потомуся всегда напротивъ грѣшному человѣку заховалъ, иже хотяжъ самъ отъ него отходилъ, предъ ся его дивъніемъ обычаямъ отъ блуда и грѣховъ выривалъ. Тако ся на перъвей ко онимъ перъшимъ родителямъ нашимъ показалъ. Сихъ бо по оному ихъ тяжкомъ уладку, а по утраченю онаго образа и подобенъства Божіего, на который были сътворены ко онай перъвой невинности, свяности, справедливости и управде: зъ особливого милосердія, въ гневѣ своем не рачилъ воставити, але ужаливъннися надъ ихъ упадкомъ рачилъ ихъ заразомъ, и всему потомству ихъ приидивный ратунокъ урадить, а таковое племя обещать, черезъ которое мела быть стерта голова проклятому противнику, Сатане, и онай упадокъ зънову умелъ быть направлень, и оная первая невинность и справедливость приверънена. Къ тому тѣж и для того абы ся ваши княжацкіе милости не только въ чужоземскихъ языцѣхъ кохали, але бы ся те же ваши княжацкіе милости и того здавъна славънаго языка словенъскаго розмиловати и онимъ ся бавити рачили. Слушъная бо речь есть, абы ваши княжацкіе милости, того народу языкъ миловати рачили, въ которомъ давъные предки и ихъ княжацкіе милости панове, отцы ваши зъ княжецкіе милости славъные преднейшіе приложенъства несутъ... абысте ваши княжецкіе милости зацѣнаго стану княжата, а передънейшихъ вожовъ сынове, всімъ иншымъ себе добрая взоръ а прикладъ давати рачили, ижъ бы ся много иныхъ прикладами наши княжецкіхъ милостей будовати могли. А тая отчизна и Речь Посполитая съ вашихъ княжацкихъ милостей, благословеное надеи ожидати могла.. Яко есте тогды княжацкіе милости съ одного кореня лета росли, ратч-тежъ ся зачать и въ томъ одномъ правъдивомъ, веръномъ, спольку умножить и ростъ, абы есте ваши княжацкіе милости были не только съ повиннъности одное крови, але изъ единости одного гасла, единаго гетъмана Христа, рыцаремъ и братьемъ а сынъми единаго

<sup>1)</sup> Ibid., стар. 137.

<sup>2)</sup> Каратаев. Ор. сіт., стар. 132.



# КАТЕХИСИСТЬ.

ТО ЕСТА,  
НАУКА СТАРОДЯВНАЯ ХРИСТИАНЬ  
СКЛЯНЬ СВЕТОГО ПИСЬЯ, ДАЯ ПРО  
СТЫХЪ ЛѢДЕЙ НАЗЫКА Р҃  
СКОГО, ВЪЛЫТАИЯХЪ И О  
КАЗЪХЪ СБРАНА.

О ПЕРВЫГО СВЕТОГО АПОСТОЛА  
Петра посланія Зачало

Готовъ прино къ ѿвѣтѣ всакому въ прошающему  
слово Овияшемъ Уловянинъ съкромостѣю и спряхъ,  
соесть и маще бѣгъ и прѹжна.



Загалоўны аркуш „Катехізісу“ Сымона Будлага. Несвіж 1562.

павышшьшего Бога. Въ чёмъ ваши княжацькіе милости рачь поможить и ублагословить Бога Отеца через Христа, Единочага Своего Духа Святымъ Утешителю нашемъ: того жъ мы вашимъ княжацькимъ милостямъ отнѣгожъ самого серъдечно живично". У канцы пасъляслоў: „Данъ з города Несвижскаго отъ воплощенія Христова, въ року тысячиомъ пятьсотномъ шестьдесятмъ и второмъ, месяца июня, двадцатаго дня, вашихъ княжацькихъ милости новольные слуги Матфей Кавечинъскій, Симон Будны, Лаврентій Кришковскій". Пасъля прысьвяченія ідзе: „Ко всімъ благовѣрнымъ христіаномъ языка руского предъсловіе в Катехісію. Катехізисъ есть слово греческого языка, скажутъ же ся на словенскую рѣчу оглашеніе или гласомъ ученіе. Вѣдомо бо маеть быти ижъ Апостоли и ихъ ученици не тако скоро и не так латвъ отъ эллинъ или жидовъ къ вѣре Христовой приступуючихъ тайнами святыми служили. И окрестиль убо Петр іншіи Апостоли на день съществия Святаго Духа отъ людей Израилевыхъ три тысячи але умилившиися сердцемъ и любезно приемшихъ слово окрестиль Филиппа, иже отъ седми діаконъ царицы Муринскаго каженика". Прадмова напісана ў Клецку 10 чэрвеня 1562 году. Пісаў невядомы, „аз недостоинъ отъ святыя церкви служители наименъшій". Апроч таго, даецца абязаныне выдаць іншае, паўнейшае выданыне, а таксама „опрічную книжку о Святом Крещении в Вечере Сына Божиего". Далей ідзе Катехізіс „для деток христіанскихъ языка руского коротъко выложена", у пытанынях і адказах<sup>1)</sup>. Ёсьць таксама паказаныне на друкаваныне ў Несвіжкі кніжкі Сымона Буднага „О оправдании грешного человека перед Богомъ". Гэты твор Сымона Буднага быў афіраваны Астафію Валовічу і выдадзены коштам Кавечынскага і Крышкоўскага. Сопікаў думае, што гэта ёсьць першая кніга, якая вышла з Несвіжскай друкарні. У прадмове было сказана наступнае: „Часта бо отъ твоей милости слышаль есмъ якобы радъ есть мѣл подданнымъ своимъ учителей вѣрныхъ и на размноженіе книгъ добрыхъ накладовъ обещаешъ не жаловати. А не только обещаешъ, но и початок сея друкарні нашей твоей милости наклады исперва еще яко нѣкое основаніе уготовали и укрѣпили, на что я и съ товариши памятующи и вѣячность показать хотечи, умысли есмо подъ именемъ твоимъ сіе початки выпустити". У канцы кнігі надрукавана: „Доконана есть сія книга О оправдании грешного человека перед Богомъ 1562 г. октября 11 дня, на городѣ Несвижскомъ вытѣснена накладомъ благочестивыхъ мужей Матф'я Кавечинскаго, Лаврентія Кришковскаго и Симена Буднаго". Усе гэтыя весткі дае Сопікаў, які, відавочна, меў у рукахъ паасобнік, але дзе цяпер знаходзіца гэты паасобнік—невядома. Па словахъ Сопікава, і „Катехізіс" і „Аб апраўданыні" надрукаваны аднолькавымі літарамі, вельмі падобнымі да тыхъ, якія знаходзяцца ў скарынавай „Бібліі"<sup>2)</sup>). На гэтымъ і спынілася выдавецка-перакладчая дзейнасць С. Буднага.

## V.

## Друкарня Базыля Цяпінскага.

У гісторыі разьвіцця кнігадруку на Беларусі дзейнасць Базыля Цяпінскага займае асобнае месца, бо ен, разамъ з Буднымъ, зьяўляўся прадаўжнікамъ справы, якую распачаў Скарына. З імемъ Базыля Цяпінскага звязана выданыне дзявёх кніг Новага Закону і адрыўку з трэціяй кнігі, у перакладзе на беларускую мову. Самъ Цяпінскі належаў

<sup>1)</sup> Памятники русской старини VI. Стар. 153—155. Карапасев. Ор сіт., стар. 138—139.

<sup>2)</sup> Карапасев. Ор. сіт., 59.

да дробнае шляхты на Падзьвіньні. У матар'яльных адносінах, як гэта ўстаноўлена М. В. Доўнар-Запольскім, ён быў дробным зямляўласцікам. Яго нярухомая маемасць, у параўнаньні з вялічэзнымі абщарамі тагачасных зямляўласцінкаў, была нязначная. У сваім жыцьці Цяпінскаму прыходзілася нямала змагацца з раднёй па жонцы, а таксама з мітрапалітам Кіеўскім. З гэтай прычыны Базыль Цяпінскі меў шмат няпрыемнасцій і матар'яльных труднасцяў. Адбіткам гэтых няпрыемнасцяў зьяўляецца часткова яго прадмова да эвангельля, у якой ён скардзіцца на паноў, вышэйшых царкоўных асоб і наагул на духавенства. Ён скардзіцца таксама і на сваю матар'яльную незабясьпечанасць, якая перашкаджала яму з посьпехам друкаваць падрхтаваны ім пераклад<sup>1)</sup>.

Пасъля дасьледваньня М. В. Доўнар-Запольскага, няма сумненія ў належнасці Б. Цяпінскага да протэстанцтва. Ён належаў да соцыніянскіх секты. Напэўна, Базыль Цяпінскі быў дзеяйным сябром сектанцкага брацтва, калі, згодна паказанью Сымона Буднага, пратэстанцкі сабор 1574 году адбываўся ў памяшканьні Базыля Цяпінскага. Спачатку Цяпінскі жыў у Несвіжы і знаходзіўся пад пратэктарствам уласніка Несвіжа, князя Радзівіла. Тут Цяпінскі меў сваю друкарню, якую ён называе вандроўнай і ў якой пазней ён надрукаваў эвангельле. Ужо Уладзімераў у сваім дасьледваньні аб Ф. Скарыне адзначыў пэўную суязь паміж шрыфтамі эвангельля Цяпінскага і скарынавымі выданьнямі. Уладзімераў думае, што шрыфты трапілі ў мізэрную друкарню Цяпінскага беспасрэдна з друкарні Скарыны<sup>2)</sup>. Цяпінскі, як прыпушчаюць дасьледчыкі, пакінуў Несвіж каля 1565 г. На працягу 1565—1580 гадоў Цяпінскі ў сваёй вандроўнай друкарні надрукаваў эвангельле ў дзвёх мовах—царкоўна-славянскай і „простой руской мове“, якая такім буйнымі дасьледчыкамі, як А. І. Сабалеўскі і Е. Карскі прызнана беларускай. Месца выданьня і час выхаду застаецца невядомым. Базылю Цяпінскаму ня ўдалася надрукаваць цалкам усё эвангельле. Ён надрукаваў эвангельле ад Мацея, Марка і пачаў эвангельле Луки. Памёр Цяпінскі каля 1608 году.

Эвангельле мае наступны загаловак: „Первáя часть Нового Завета або тестаменту—подлугъ словенъскаго разделенъя. То есть от четырехъ евангелістов Святое Евангеліе Иисуса Христа списаное, в которыхъ іжъ одно писмо Евангельское. Прото однимъ словомъ его назвали Евангеліе“. Выдаенное эвангельле мае прадмову, якая далучана ў рукапісным відзе да таго паасобніку, што знаходзіцца ў Публічнай Бібліятэцы ў Ленінградзе<sup>3)</sup>). Гэта прадмова мае вялізнае значэнне для высьвятыння ідэолёгіі Базыля Цяпінскага, для харэктарыстыкі яго нацыянальна-культурных і політычных поглядаў. У прадмове, між іншым, сказана было наступнае: „Вжо бо еще хотяжъ то не безъ большое трудности пришло, ижъ двѣма езыки заразъ: и словенскимъ и при немъ тутъ же рускимъ, а то на большій словенскімъ, а злаща слово отъ слова такъ, яко они всѣ вездѣ во всіхъ своихъ церквахъ чрут, и мають... Евангелія писания Св. Матфея и Св. Марка и початок Луки есть въ той убогой моей друкарне отъ мене имъ выдруковано... До чого, абы первой сами и ихъ дѣтки смыслы свои неяко готовали,

<sup>1)</sup> М. В. Довнар-Запольский. Василий Тяпинский. Исследования и статьи. Киев. 1909. Стар. 245—255.

<sup>2)</sup> П. В. Владимиров. Ор. сіт., стар. 204.

<sup>3)</sup> Прадмова упіршкую была надрукавана Уладзімеравым: „Киевская Старина“, 1889, январь, перадрукавана цалкам Н. Янчуком у яго „Нарышках па гісторыі беларускай літаратуры“, Менск. 1922, стар. 31—37. Вялікія вынікі прыведзены Доўнар-Запольскім у дасьледваньні „Василий Тяпинский“ (Исследования и статьи, стар. 235—245).

острили и върѣ прицвичали, тымъ часемъ тотъ Катехизистъ, а кото-  
рыи сами зданемъ своимъ яко домниваю, за рѣчъ исте потребную,  
естли не заразъ вжды, зъ своимъ часамъ узнаютъ, имъ впередъ подаю".  
Адзначаючи заняпад адукациі на сваёй бацькаўшыне, Цяпінскі ў прад-  
мове зварочваеца да паноў з парадай быць годнымі сваіх слайных  
продкаў: „Толькі вы сами тому зъ милости ку отчизнѣ вашой помочи  
бысте могли, гдыхъ простота человѣка бѣдного, посполитого на вѣсъ  
очи завжды удавала и удаєть и за вами идеть". Цяпінскі дае параду  
паном дапамагчы народу свайму, „не умѣтностю заведеному и утра-  
пеному". Побач з гэтym у прадмове ідуць нападкі на паноў і духа-  
венства: „которыхъ я не одному которому, але всімъ и с тою потре-  
бою отчизны вашое богоўности, пильности, ростропности, вѣрности  
порукаю и зоставую, просечи пана, абыхъ бытъ готовъ, если она до  
конца згинеть, зъ нею загинуть, або, если черезъ вашъ ратунок  
будеть выдvigнена, зъ вами и зъ нею выбринуть". Цяпінскі признае  
усе труднасці перакладу і прыпушчае тут шмат памылак. Ён просьць  
только чытача прадмовы ня прыпісваць яго памылак „нашой злости,  
але люцкай крѣпкости, а не умеенности". Дзеля нязначнай велічыні  
друкарні, друкаваныне ў ёй двох тэкстах, славянскага і беларускага,  
было вельмі цяжкім. Існуюць паказаныні, што Цяпінскі пераклаў  
усё эвангельле, але застаецца невядомым, ці апублікаваў, ён усё, і  
толькі частка апублікаванага не захавалася. Пытаныне аб крыніцах  
выданыня ў Цяпінскага зьяўляецца спрэчным. Цяпінскі гаворыць  
нядайна надрукаваным маскоўскім эвангельлі, але аб якім уласна  
эвангельлі—гэтае пытаныне пакуль што ў літаратуры аб Цяпінскім  
яшчэ не развязана.

Каратаем адзначае, што шрыфт эвангельля Базыля Цяпінскага  
крыху падобны да шрыфту несьвіскага друкарні. Зразумела, Базыль  
Цяпінскі, пакідаючи Несвіж, панёс з сабою і шрыфт<sup>1)</sup>.

Друкарская дзейнасць Базыля Цяпінскага мае вялікае значэнне,  
бо ёю канчалася тая справа, якую распачаў Скарына. Зразумела, жа-  
даныне даць эвангельле свайму народу тлумачылася ня толькі яго  
нацыянальна-політычнымі паглядамі, але таксама і тым, што сам Ця-  
пінскі быў протестант і, гэткім чынам, згодна сваіх рэлігійных пера-  
кананыняў, ён хацеў даць свайму народу съвятое пісьмо ў зразумелай  
для яго мове для яго асьветы і выхаваныя.

## VI.

### Заблудаўская друкарня.

Заблудаўская друкарня ў гісторыі друкарскае справы і культур-  
нага раззвіцця Беларусі займае вельмі пачэснае месца. Заблудаў быў  
асяродкам гуманістычнага гуртка, на чале якога стаяў Рыгор Аляксандравіч  
Хадкевіч. Апошні спачуваваў таму нацыянальна-культур-  
наму руху, правадыром якога быў Ф. Скарына. Заблудаўская друкарня  
ўзынікла пад уплывам маскоўскіх першых друкароў: Івана Фёара-  
васілевіча і яго таварыша Пятра Цімохавіча Мсыцілавіца. Маскоўскія  
друкары прымушаны былі пакінуць Москву. У пачатку 1566 году яны  
былі ў Вільні. Тут яны пазнаёміліся з віленскім каштэлянам, гэтманам  
Літоўскім Рыгорам Аляксандравічам Хадкевічам, вядомым прыхіль-  
нікам самастойнасці Вялікага Княства Літоўскага. Хадкевіч ласкава  
приняў маскоўскіх эмігрантаў, запрасіў іх паступіць да сябе на службу,


<sup>1)</sup> Каратаем. Ор. сіл., стар. 201;

пераехаць на жыцьцё ў яго радавы маёнтак Заблудаў, дзе ён думаў заснаваць друкарню, і друкаваньнем патрэбных для царквы кніг па-служыць царкве<sup>1)</sup>.

Абодва маскоўскія эмігранты пашлі насустрэч жаданьням Хадке-віча і пасяліліся ў Заблудаве.

На працягу 1567 і паловы 1568 гадоў ішла праца па наладжвань-ні друкарні. Маскоўскія друкары вызначаліся ортодоксальнымі пера-кананіямі і жадалі выдаваць кнігі, у якіх адбіваўся-б рэлігійны пра-васлаўны настрой. Гэтыя заданьні ўпоўнене супадалі з плянамі Хадкевіча, які жадаў, каб „слово Божие размножилося и на ученіе людем закон греческага ширилося“. Хадкевіч прышоў да думкі аб неабходнасці даць эвангельле навучальнае і для гэтае мэты не пашкадаваў даць сродкі „от богодарованных сокровищ“. Друкаваньне кнігі началося 8 ліпня 1568 г., а 17 сакавіка 1569 году эвангельле навучальнае ўбачыла съвет. Кніга надрукавана ў аркуш і мае 8 ненумараваных аркушоў і 299 аркушоў, якія маюць кірылаўскую нумарацыю. Па сваім знадворным выглядзе эвангельле навучальнае стаіць бліжэй да маскоўскіх выданьняў, ніж да выданьняў беларускіх. Шрыфт эвангельля навучальнага, як вялікіх так і радковых літар, той самы, што і ў „Апостале“ Івана Фёдарава 1564 году. Загаловак кнігі наступны: „Книга, звомая Евангеліе Учи-тельное, от всіхъ четырехъ евангелистовъ избранна, и от многихъ божест-венныхъ писаній... На поученіе христоимѣтитымъ людемъ ко исправ-лению душевному и телесному. Божію помощію выдрукована. За щаст-ливаго панования наясенійшаго господаря нашаго Жигімунта Августа, Божію милостію Короля Польскаго... и иныхъ. А при архиепископе Ионе, Божію милостію митрополите Киевъском и Галицкомъ и всея Русіи, и выдана есть во отчизном имѣнію пана Віленскаго гетмана наивышшаго Великаго Князьства Литовскаго, старосты Городенскаго и Могилевъскаго, его милости пана Григорія Александровича Ходке-віча, въ мѣсте зовомом Заблудовью, властным накладом его милости“... Пасля загалоўку ідзе прадмова: „Предисловіе книги сея. Господь Богъ Вседержитель многими и различными обычай и писаніемъ ученіе людемъ своимъ даль Первое Моисеом—Пророкомъ Ветхій Законъ иудаізмъ дал. Нам-же христіянам Христос Спасъ наш новое свое благовѣство-ваніе Святое Евангеліе предаль четырьми евангелісты, Матфѣемъ, Мар-комъ, Лукою, Иоанномъ... Кажучы аб карысці кнігі, якая выдаецца, Хадкевіч у канцы прадмовы пісаў: „Сего ради азъ Григорей Александрович Ходкевіча видѣхъ таковое християнское наученіе в сей книзе, восхотѣхъ, еже бы слово Божіе размножилося, и наученіе людемъ закону греческага ширилося, за не же оскудѣ сихъ книгъ на многора-зличныхъ мѣстахъ, и не пощадѣхъ от Бога дарованыхъ ми сокровищъ на сіе дѣло дати. К тому же изобрѣтохъ себѣ в томъ дѣле друкарскомъ людей наученыхъ, Ивана Феодоровича Москвитина да Петра Тимофе-вича Мстиславца... Повелѣль есми имъ учинивши варства друкарскіи и выдруковати сію книгу Евангеліе учительное.. Помыслилъ же быль есми и се, иже бы сію книгу выразумѣнія ради простыхъ людей пре-ложити на простую мову и имѣлъ есми о томъ попеченіе великое. И со-вещаша ми люди мудрые в томъ писмѣ ученые, иже прекладаніемъ з давныхъ пословицъ на новые, помылка чинится не малая. Яко-же и нынѣ обрѣтается в книгахъ Новаго перевода. Того ради сію книгу, яко здавна писаную, вельзъ есми ее выдруковати, которая кождому не есть закрыта, и к выразумѣнію не трудна и къ читанію полезна, а напаче тѣмъ, которые съ прилежаніемъ и со вниманіемъ искомое обрѣсти вос-

<sup>1)</sup> Огіенко Н. Історія укр. друкарства Стар. 26—27.



# ПУЧАЙІИ ЗЕРІЧІСТІІІ

юшлюши ежтвял писанін . гімал шаркі  
 іфа . ислуєте від якои кан , напоучені  
 хрістіанітимъ земъ , на іпсунтъ ма .  
 такожи инальпія празднін . олышегі .  
 і фарнен . івліе , шлакін . слова . а .  
 жюльгарні фарнен . притчанінна .  
 якспоученіе кейсі , иподвиженіе  
 мышлені єстье стімнішса , но учн  
 пінікети иліретнітатни міннедѣ  
 ли , якоданатрабаджі . и тут біла на  
 дходыіл поданіи поета . сегоднін прібо  
 гланда иллія , нарція . преречесль ізы  
 ків . прізвітианіи и проповѣдіицин , ёже  
 пінмъ мало приходівшее писално . поетное  
 времѧ . Ісокже ащеникіи еграєтъ бдаша на  
 шихъ непріблідзію . етии ии . итакогіто  
 вік ейаше . ісупееніи и даңшпетаніи держа  
 нілпойде . іспудтн єопееніи и первоність . ра  
 исакіе , ивокращеніе , иемиреніе . ісдогроук  
 телікже півраженіе віліе вікаетъ , гардига

хощуть и обряшутъ. Вы же любиміи приім'те сю книгу с любовію а я Божиею помощію о иныхъ книгах церквамъ Божімъ потребныхъ промышляти буду, и накладу моего на то наложити не жалуючи, въскоре ихъ друковать дамъ. Притом благодать Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да будет посреди всіх нас нынѣ и в день вѣка. Аминь". Гэткім чынам, Хадкевіч жадаў прыступіца да выдання цэлага шэрагу новых кніг, зразумела, у царкоўна-славянскай мове, бо ён лічыў, што друкаваньне кніг у мове "простай" ёсьць памылка<sup>1)</sup>.

Цэлы шэраг вучоных, сярод якіх знаходзіца А. Потэбня, А. Сабалеўскі, М. Грушэўскі і іншыя, адносяць Заблудаў да тэрыторыі Украіны і загэтым лічаць заблудаўскае навучальнае эвангельле важным момантам у гісторыі украінскай культуры<sup>2)</sup>.

Бадай немагчыма згадзіца з такім пунктам пагляду. Тэрыторыя Заблудава ўваходзіла ў склад Вялікага Княства Літоўскага, у тэй яго частцы, дзе пераважвала беларускае насельніцтва. Рыгор Хадкевіч быў прыхільнікам самастойнасці Вялікага Княства Літоўскага ў тых тэрыторыяльных межах, у якіх апошняе знаходзілася перад Люблінскай вуніяй. Хадкевіч жадаў дапамагаць асьвеце праваслаўнага народу. Дзеля гэтага надрукаванае ім эвангельле прызначалася і для беларусаў, і для украінцаў. Вось чаму, бязумоўна, будзе болей правільным лічыць, што заблудаўскае эвангельле ёсьць вельмі важны факт у гісторыі культуры Беларусі і Украіны, паказальнік консерватыўна-рэлігійнага напрамку беларуска-украінскага гуманізму.

Пётра Месьцілавец пасля надрукаванья навучальнага эвангельля пакінуў Заблудаў. Застаўшыся адзін, Іван Фёдараў прыступіў 26 верасьня 1569 году да друкаванья Псалтыру з „Часаслоўцам" і скончыў яго 23 сакавіка 1570 году. Загалоўны аркуш не захаваўся, апрош яго канца наступнага зъместу: „Наиышшаго Великага Князьства Литовскаго, старосты Городенъскаго и Могилевскаго спрвленна и начася друковать в именю его милости отчизном, в мѣсте Заблудовью... Давшему же Богу начати и совершити, благоизволившему слава честь и поклоненіе в бесконечныя вѣки. Аминь". У другім аркушы ад імя друкара надрукавана: „А трудивыйся многогрѣшный и непотребный рабъ, на имя Иванъ Федорович Москвитин, молю убо всякого благочестиваго православнаго християнина, прочитающих или преписующихъ книгу сю Псалтырь. Аще где что погрѣшено будетъ, моего ради не бреженія, Бога ради исправляйте. Благословите и не клените, понеже неписа Духъ Святый, не ангель, но рука грѣшна и верна, да и сами тоже благословеніе обрящете от Всемогущаго Бога нынѣ и присно и въ вѣки векомъ". Далей ідзе прадмова, якая цалком не захавалася: „въ книгу сю, глаголемую Псалтирь". Кніга надрукавана ў чацвертую долю аркуша гэткім самым шрыфтам, што і эвангельле навучальнае. На кнізе ёсьць, як і на эвангельлі навучальным, герб Хадкевіча, са словамі цынобрай: „Григорей Александрович Ходкевича"<sup>3)</sup>.

На гэтym і скончылася друкарская дзейнасць Івана Фёдараўа ў Заблудаве. У 1572 годзе ён пакінуў Заблудаў і перайшоў у Львоў. Заблудаўская друкарня скончыла сваё існаванье. Цяжка сказаць, чаму гэта здарылася. Хадкевіч як у прадмове да „Псалтыру", так і ў прадмове да эвангельля, абяцаў „другия книги церквамъ и людемъ Божімъ, во Христа вѣрующимъ, потребныя друковать". Дасьледчыкі думаюць, што, відавочна, Люблінская вунія, супроць якой так паўставаў Хад-

<sup>1)</sup> Каратаев. Op. cit., стар. 164—165.

<sup>2)</sup> Огіенко. Op. cit., стар. 27.

<sup>3)</sup> Каратаев. Op. cit., стар. 169—170.

кевіч, зрабіла на яго адмоўны ўплыў. Ён перастаў цікавіцца друкарствам і неўзабаве захварэў. Гэта і прымусіла Івана Фёдарава шукаць сабе ішага месца. Хадкевіч памёр 9 лістапада 1572 году, ужо тады калі Іван Фёдарав ад'ехаў у Львоў<sup>1)</sup>.

## VII.

## Друкарня братоў Мамонічаў у Вільні.

Рэлігійная барацьба, якая распачалася на Беларусі як з каталіцтвам, так і з протэстанцтвам, і ў якой мяшчанства грала значную ролю, выклікала какочную патрэбу як падняцца асьветы мяшчанскаага грамадзянства, так і выданнія царкоўных кніг, патрэбных для набажэнства і для навучальнага чытаннія людзей праваслаўнае веры. У пэўных адносінах, гэтую патрэбу здавальняла заблудаўская друкарня з гэтманам Хадкевічам. Але апошняя існавала нядоўга. Пётра Мсьціславец, а за ім Іван Фёдарав пакінуў Заблудаў. А між тым, патрэба ў такіх кнігах была вялікая. Гэтую патрэбу павінна была задаволіць дзеянасьць друкарні братоў Мамонічаў. Калі друкарні несьвіская і заблудаўская маглі працаваць дзякуючы протэктарству гуманістычна настроеных асоб як віленскі ваявода Радзівіл і гэтман Хадкевіч, дык друкарня братоў Мамонічаў з'явілася прадпрыемствам чиста комэрцыйнага тыпу, якое павінна было задаволіць патрэбы шырокіх права-слáўных мяшчанскіх і шляхоцкіх колаў.

Калі Пётра Мсьціславец, які нарадзіўся ў Мсьцілаве на Беларусі і быў, магчыма думаць, адным з супрацоўнікаў Скарыны, пакінуў Заблудаў, дык ён пасяліўся ў Вільні. Тут ён пазнаёміўся з вельмі выдатнымі віленскімі дзеячамі, братамі Кузьмой і Лукой Мамонічамі, якія і запрасілі яго заснаваць друкарню. Пётра Мсьціславец пайшоў насустрэч жаданню братоў Мамонічаў, і друкарня была заснавана. Магчыма прыпусціць, што першы час заснаваная друкарня была ўласнасцю і Мамонічаў і Пётры Мсьціслава.

Першаю кнігай, якая вышла з друкарні братоў Мамонічаў і была надрукавана Пётрам Мсьціслаўцам, з матар'яльнаю дапамогай Зіновія Зарэцкага, віленскага бурмістра, было „Чатырохзангельле“. Друкарніе яго пачалося 14 мая 1574 году, а скончылася 30 сакавіка 1575 г. Кніга надрукавана ў аркуш, мае 9 і 395 аркушоў кірылаўскай нумарацыі. Тэкст друку прыгожы, шрыфт буйны. Кніга выдадзена без прадмовы, але з пасъяслоўем, у якім аўтар сказаў наступнае: „Похвално желаніе подвигнути есте о благочестиві в чловецехъ, яко же познаваеми от прежебывшаго бесъдованія усты къ устомъ и о семъ велми благодаримъ Бога, яко и еще обретаются избранніи Божіи, паче в нынѣшнее время лукавое, по средѣ рода строптіва и развращенія, но понеже понудили есте нась недостойныхъ выше мѣры на сіе дѣло. Азже есмъ чловекъ грѣшенъ и немощенъ, бояхся начати таковая къ тому же смотряя свое неприлѣжаніе и лѣність и неразуміе, на мнозъ отлагахъ. Тѣмъ же съзу ради духовныя любве, и мы устремляемся неразсуднымъ послушаніемъ ваше заповѣданіе сътворити... Сего ради аще едінъ талантъ ввѣренъ будеть кто, не лѣнитися подабаетъ, но прилежно дѣлати бояся приказніи съкрывшаго. И начах сію Святую книгу... в преславущемъ граде Вільніе при державѣ Государя Нашего милостиаго Генриха, Божіею милостію короля Польскаго и Великаго Князя Литовскаго... Умышленіемъ и промышленіемъ его милости пана скарбнаго старосты Упицкаго, Ивана Семеновича Зарецкаго і брата его

<sup>1)</sup> Огіенко. Op. cit., стар. 28.

Зенова, бурмистра мѣста Виленского. Молю же вы любовію духа Господа Нашего Иисуса Христа, давшего себе о грѣхѣхъ нашихъ вси рабы благословенаго Бога нашего, аще когда прилучится кому в сію Святую книгу Евангельскую вникнути, тъ прежде всѣхъ виновнику всѣмъ благымъ и съдѣтелю жизни нашей Богу благодать да въздаает. Потомже их милости пану Иоанна, и пану Зиновію, также и Козымѣ, и Лукашу Мамоничамъ съ благовoleniemъ насть пріемлющим, и почихомъ в дому их сіе дѣло строить, и въ всем нас упокоеваху многолѣтнаго здравія, да проститъ оттого же благодавца Бога, но молимъ вы и насть не забывайте трудившихся многогрѣшного Петра, Тимофеева сына Мстиславца, но и тому мещите уломки дарованій ваших духовных, издалеча стоящу и алчующі ангельскаго хлеба и жаждущу духовнаго сего пива. О самом же Христе Бозе нашем и вкупъ срасленъ, и животворящемъ дусе, яко тому самому Богу нашему сущему в Троиці слава, честь, дръжава в бесконечнія и неуставныя вѣкі. Аминь<sup>1</sup>).

Гэткім чынам, цэлы шэраг асоб прымаў дзеяны ўздел у выпуску „Чатырохэвангельля Напрестольнага“. Сярод гэтых асоб браты Мамонічы, асабліва Лукаш, скарбнік Вялікага Княства Літоўскага і стараста Даісіненскі, зайлалі найболей выдатнае месца. Самі Мамонічы былі яскравымі абаронцамі праваслаўнае веры і беларускае народнасці. Лукаш Мамоніч ня прымаў актыўнага ўзделу ў жыцці Вільні, хоць разам з жонкай сваёй Барбарай Войнянскай, каставляншай Мсьціслаўскай, меў некалькі маёнткаў у павеце Ашмянскім. Друкарня зъмішчалася ў мураваным доме Лукаша Мамоніча, які наагул уклаў капітал, але ня прымаў дзеянага ўзделу ў працах друкарні. Можа быць, Лукаш, які меў папяровы млын, у сваім маёнтку Павільна, даваў паперу для друкарні. Згодна Крашэўскага, друкарня Мамонічаў знаходзілася на Віленскім рынке, пропі Васкрасенская царквы, побач з шпіタルным будынкам<sup>2</sup>). Гэты мураваны будынак Лукаш Мамоніч набыў ад братоў Зарецкіх, аб якіх успамінае Мсьціславец у сваім пасъялоўі да „Чатырохэвангельля“.

16 студзеня 1576 году Пётра Мсьціславец выдаў „Псалтыр“, на друкаваны ў аркуш. У канцы кнігі ёсьць пасъялоўе: „Еже убо тѣсное разума и недоумѣтельное языка моего свѣдый. Я же выше силы моей начати и немощная дерзнути, якоже нѣкій безауденъ и дерзостивъ. Уготованныя иже сіцевая дерзающимъ смотряя бѣды. Сia помышляя лѣніхся на сіе дѣло бояхжеся заповѣди. Речется убо истинное, да не-когда сугубъ прійму под смѣхъ ненаученія в купе и неразумія лютое. Простить жеся убо еже ненаученія съгрѣщеніе, аще точію не от лѣнности происходитъ. Но понеже преслушанія плодъ смерть. Смиренный же послушливый Христов ученик быв к высотѣ възводітса, и благодать от Бога просвѣтительную пріемлетъ. По всему повинуяся Вашему повелінню, но милостиви ли будите богопочтенні мілостивый пане скарбный и пане Зенове Зарецкій. Молюся вашимъ заповѣдемъ, покорившуся и пріемлючу послушанія. Напечатах сію книгу, глаголемую Псалтирь... В славном мѣстѣ Виленском пребываючи в дому благочестивыхъ мужей Козмы и Лукаша Мамоничов, яко и от своих имъ стежаній изобілно въ всем насть довольствовати. Хотяшіже убо преписовати или прочитати книгу сію милостиви и незазорливы молюся будите моего ума немощи и недостатку. Понеже и вы, человецы, и человеческимъ подлежаще. Яко требуйте милости от Бога и прощенія от человѣкъ Прошенію вашему, и насть сподобляйте, недостойнаго Петра, Тимофеева сына Мстисловца“<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Карапаев. Op. cit., стар. 190—191.

<sup>2)</sup> Abramowicz, Cztery wieki, стар. 24—25.

<sup>3)</sup> Карапаев. Op. cit., № 88, стар. 192 - 193.

У гэтым самым годзе ў Вільні вышай таксама і „Апостал“. Паміж выданыем „Апостала“ 1576 году і „Апосталам“ 1591 году, выдадзеным у друкарні братоў Мамонічаў, існуе пэўнае падабенства, так што Віленскі „Апостал“ 1576 году можна аднесці да выданняў братоў Мамонічаў. Вельмі магчыма, што гэта было апошніе выданыне Пётры Мсьціслаўца. Гэты „Апостал“ быў перадрукам маскоўскага выдання „Апостала“, які ў свой час, у 1564 годзе, быў надрукаваны Пётрам Мсьціславцам сумесна з Іванам Фёдаравым<sup>1)</sup>. Супольная праца Мсьціславца з братамі Мамонічамі цягнулася нядоўга. Ужо ў 1577 годзе Пётра Мсьціславец вядзе процэс супроты Кузьмы Мамоніча аб падзвеле друкарні. Суд ацаніў яго маесмасьць у 30 коп грошай; аднак, Мамонічы ня толькі захавалі юсу маесмасьць, але не заплатілі нават грошавае сумы. З гэтай прычыны Мсьціславец прымушаны быў ізноў распачаць іск, вынікі якога засталіся невядомымі<sup>2)</sup>. Гэткім чынам, браты Мамонічы зрабіліся гаспадарамі свае друкарні. Відавочна, Пётра Мсьціславец, працуучы ў віленскай друкарні, стварыў цэлую школу друкароў, якія маглі весьці далей распачатую ім справу. Братом Мамонічам удалася атрымаць каралеўскі прывілей на выключнае права друкаваць і прадаваць кнігі. Аб гэтым прывілеі гаворыцца ў пасъялоўі да „Апостала“ 1576 году: Асобы, абвінавачаныя ў таемным прывозе і продажы кніг, павінны будаць, згодна прывілею, заплатіць штраф са стратай усіх незаконна прывезеных і прададзеных кніг<sup>3)</sup>.

Першаю кнігай, надрукаванаю ў друкарні братоў Мамонічаў, якія сталі гаспадарамі прадпрыемства і давалі на яго сродкі, быў „Октоіх“. Ён быў надрукаваны Базылем Гарабурдам, у аркуш, у 1582 годзе. Пасъялоўе паказвае месца друку кнігі і імя друкара. У вапошній частцы яно вельмі падобна да тых пасъялоў, якія друкаваў Пётра Мсьціславец да сваіх выданняў. Канец пасъялоў быў наступны: „Мед убо аще и не въ сребряныхъ, или въ златыхъ сосудъяхъ, но и на корѣ не пременяеть своего естества—сладости. Сице и Божественная Писанія не прелагаются иначе, Грубости ради, и не лѣпотнаго художества, но всегда въ своемъ съставлеченном чину, пребываетъ непреложне и неразвратне. Давшему же Богу начати и съвершити благоизволившему слава, честь и держава и нынѣ, и в бесконечныя вѣки. Аминъ“<sup>4)</sup>. Праз год з друкарні братоў Мамонічаў вышай „Служэбнік“, надрукаваны ў чацвертую долю аркуша. Кніга мае пасъялоўе: „Вседрѣжителя Бога Отца благоволеніемъ и щедротами иже к нам Единородного Сына его, Господа Нашего Иисуса Христа и съдѣйствием Пресвятаго и Животворящаго Духа. Повелѣниемъ благочестивого Государя, Великого Короля его милости Стэфана, за прывілем волею и ласкою его королевскія милости... Ко очищению и ко исправленію ненаученых и неискусных в разумѣ книгописец. К почести же и славѣ всѣхъ съдѣтеля Владыки, Бога и Отца, Господа Иисуса Христа, дабы во церквах Божіих служащи іерѣи по искусственных и исправленных книгах служили, и отправляли службо дѣйство, тайнъ Христовых, молбы и приношенія, и молитвы за господаря и христоименітый народ выну же ко Богу приношали. Выдрукована сія книга, Служебник, въ славномъ и столечномъ градѣ Вільні. З друкарні дому Мамонічовъ“<sup>5)</sup>.

Друкарня братоў Мамонічаў да 1585 г. амаль ні ў чым не выяўляла свае выдавецкае дзейнасці. Гэта тлумачыцца, пэўна, недахопам шрыф-


<sup>1)</sup> Каратаев. Ор. сіт. № 89.

<sup>2)</sup> Abramowicz. Op. cit., стар. 25-26.

<sup>3)</sup> Каратаев. Op. cit., стар. 195.

<sup>4)</sup> Каратаев. Op. cit., стар. 220.

<sup>5)</sup> Каратаев. Op. cit., стар. 222.



ту, бо магчыма што Пётра Мсьціславец, былы супольны ўласнік друкарні, на моцы судовага выраку атрымаў, усе-ж, частку друкарскай ма-  
емасці, у тым ліку і шрыфт<sup>1)</sup>). Толькі з 1586 году друкарня братоў Мамонічаў пачынае разъвіваць значную выдавецкую дзейнасць. Той прыві-  
лей, які быў дадзены Вялікім Князем Літоўскім і караблем Польскім,  
меў вялізнае значэнне для разьвіцця дзейнасці друкарні Мамонічаў.  
Напрыклад, у 1586 годзе, 8-га кастрычніка, вышла ў Вільні граматыка  
славянская мовы. Кніга надрукавана ў чацвертую долю аркуша, мае  
14 ненумараваных аркушоў і наступнае пасъяслоўе: „Бога благаго  
благостію. А за прозбаю жителей столицы Великага князства Литовъ-  
скаго града Вильны, сия кграматыка Словенъска языка, згазофілякін  
славнага града Острога, властное отчизны яснѣ вельможнага княжата  
и пана Константина Константиновича княжати на Острогу, пана па  
Дубнѣ, воеводы Киевскаго, маршлька земли Волынъское і пр... З щед-  
робливое его милости ласки выдана для наученія и выразумѣнія Bo-  
жественнага писанія, а за помошчю Христовою, на несмertную славу  
народу дому его княжатской милости. Выдрукована вмѣстъ Віленъ-  
скомъ<sup>2)</sup>). У тым-же годзе быў надрукаваны „Трибуналъ обывателемъ  
Великага Князства Литовскаго, на сойме Варшавскомъ даны року  
1581“<sup>3)</sup>). У тым-же годзе з тэй-же друкарні вышаў „Псалтыръ“ з „Вос-  
слѣдованиемъ“. „Псалтыръ“ мае наступны выхад: „за волею Христа Бога  
нашаго и ласкою непревитеjнаго государя Божію милостію короля  
Стефана, у привилеваньемъ выдрукована сія книга псалтыръ въ лѣто  
отъ созданія мира 7094 февраля 10-го дня въ славномъ мѣстѣ Віленъ-  
скомъ. Працою и пильностью и всѣми выдатки Лукаша Ивановича Ма-  
мона, скарбнаго короля его милости великага князства Литовскаго,  
и Козмы Мамонича, бурмистра Віленъскаго, з друкарні ихъ власт-  
ное выдана“<sup>4)</sup>). У 1588 годзе надрукаваны вядомы статут Вялікага  
Князства Літоўскага 3-яй рэдакцыяй. Загаловак Статуту наступны: „Стат-  
ут Велікага Князства Литовскаго от наясневшаго господаря короля его  
милости Жигімунта третага на коронацыю въ Кракове выданы, року  
1588“. Пад загалоўкам знаходзіцца гэрб Літвы, а ў самым канцы ста-  
ронкі надрукавана: „за прывильем короля его милости друковано  
в доме Маничов (Мамоничовъ)“. Статут надрукаваны ў аркуш, курсіў-  
ным шрыфтам, мае 554 нумараваныя старонкі і 14, 63 ненумараваныхъ<sup>5)</sup>. У 1591 годзе з друкарні вышаў „Апосталъ“, орыгіналам для якога  
служыў „Апосталъ“, надрукаваны ў Львове ў 1574 г. „Апосталъ“ Мамоні-  
чаў ёсьць перадрук папярэдняга выданія. „Апосталъ“ мае прысьвячэнье:  
„ясне вельможному пану его милости пану Теодору Скуміну... Пану  
нашему милостивому. В туу книгу душеспасительную Апостольскую  
вгленувши лацно ваша панская милость познати будешъ рачиль зычли-  
вость нашу“... У канцы кнігі ёсьць пасъяслоўе: „Господи Боже, Боже  
Тройца, видимыя и невидимыя твары, содетелю, сподобиль и насть не-  
достойныхъ лицем въ лице очима оглядати мужа преподобнаго, славна  
и свята святейшаго Вселенскаго патриярха Константинопольскаго Но-  
ваго Рима, Кир Иеремія... В Вілни, которая докончана, в лѣто от во-  
площэнія Іисуса Христа Спаса и Бога нашаго 1591 месяца июня  
8-го дня. С друкарні дому Мамоничов“<sup>6)</sup>.

<sup>1)</sup> Abramowicz. Op. cit., стар. 26.

<sup>2)</sup> Кааратэв. Op. cit., № 113.

<sup>3)</sup> Кааратэв. Op. cit., № 114.

<sup>4)</sup> Ibid., № 115.

<sup>5)</sup> Ibid., № 117.

<sup>6)</sup> Кааратэв. Op. cit., № 126.

У наступным годзе (1592) вышаў „Псалтыр” у 4-ю долю аркуша з загалоўкам: „Давида пророка и царя піснъ. Поученіе на благочестіе и отменіе противныхъ. Извѣстуется путь къ благословенію вѣчному”. Ёсьць і выхад: „Сия книга, глаголемая Псалтырь, выдрукована во великом князестве литовском в столечном градѣ Вильни за щесливаго панована Господаря короля его милости, полскаго, Жигимонта третьего... Под дозор извирним паномъ друкарни ясновельможнаго пана Лва Сапеги, канцлера великого князства литовскаго... А промыслом проторы, труды и тщанием скарбного короля его милости пана Лукаша Ивановича Мамонича и брата его Козмы бурмистры віленскаго <sup>1)</sup>”.

У наступным годзе з тае-ж друкарні вышаў „Псалтыр” з „Восслѣдованіемъ”, надрукаваны ў 4-ю долю аркуша. Загаловак „Псалтыру” наступны: „Псалмы Давида, пророка и царя. Извѣстуется путь къ благословенію вѣчному. Всяка радость яже не имат от добродѣтелей віну, таковая аbie подвизаніе желаніе въ обретшим ту воздвигаетъ. Блажено во истину тож и добро. К нему ж вся взираютъ, его ж вся желають. В Вильни, з друкарни дома Мамоничовъ”. Потым ішло прысьвячэнье: „благородному и милостию Христа Бога нашего окрашенному, его милости пану Лукашу Ивановичу Мамонича, старосте Дисненскому и скарбному великого князства Литовскаго и пр. пану моему милостивому”. Пасыялоў было наступнае: „лето от создания миру 7101 а от нарожденія Иисуса Христа сына Божего, избавителя нашего 1593, месяца ноября 30-го дня. Сия книга, глаголемая псалтирь, выдрукована есть в местѣ Віленскомъ. В.дому тыпографов его королевской милости Мамоничовъ, за прівильем его королевской милости, которимъ то есть варовано, абы каждый якож кольвеkъ стану человекъ не важилься тыхъ книгъ, в панъствахъ его королевской милости друковать; або где инде друкованыхъ до панъства его королевской милости, будь явне або потаемне привозить и продавать под виною в прывилею заснованою до скарбу его королевской милости и подъ утраченьемъ всіх книгъ” <sup>2)</sup>. У 1595 годзе было надрукавана: „Унія альбо выкладъ преднейшихъ артыкуловъ кузъодноченью грековъ с костеломъ Рымскимъ належащыхъ”. З прысьвячэннемъ выданыя „моему милостивому пану Теодору Скумину, воеводе Новгородскому, старосте Городенскому и Олитскому” <sup>3)</sup>. У 1595 годзе вышла „Евангелие толковое” ў аркуш. Выдавец, Кузьма Іванавіч Мамоніч, прысьвяці сваё выданыне „вельможному пану его милости пану Симеону Войне”. Загаловак кнігі наступны: „Евангелие тольковое. Различными святыя кефалическія сирѣчь соборныя церкве Христовы Учителми. Въ вся до году седмицы, такоже и на господскія празники” <sup>4)</sup>. У 1596 годзе 23-га ліпня была выдадзена „Паломница” <sup>5)</sup>. У 1600 годзе—евангельле напрэстолнае (Чатырохэвангельле). У канцы кнігі ёсьць пасыялоў: „При державе господаря нашего ваянішшаго Жигімонада третьего... И при нареченномъ архіепископе Ипатію, митрополите киевскому... епископе Володимирском и Берестейском, архімандрите Печерскомъ, за волею и позволенемъ ясновельможнаго пана его милости пана Лва Сапеги, канцлера великого князства Литовскаго, стараньемъ и накладомъ его милости пана Лукаша Мамонича... и пана Козмы

<sup>1)</sup> Ibid., № 128.

<sup>2)</sup> Ibid., № 130.

<sup>3)</sup> Ibid., № 137.

<sup>4)</sup> Ibid., № 134.

<sup>5)</sup> Каратаев, Ор. сlt, № 143. Миловидов. Старопечатныя славяно-русскія изданія, вышедшия из западно-русских типографій XVII—XVIII ст. Чтения в О-ве Истории и Древностей, Москва, 1908 I, стар. 1-27.

Мамоніча бурмистра Віленскага. Выдрукована бысьць сія кніга в месце столецном Віленском, в лето создания миру 7018 от воплощенія Господа Бога и Спаса нашого Іисуса Христа в 1600 месяца іюля 17-го дня<sup>1)</sup>). Наагул, ад 1575 да 1600 году з друкарні Мамоніча вышла каля 36 выданьняў. 1606 год зьяўляеца годам пачатку занядаду друкарні. У гэтым годзе памёр Лука Мамоніч, а друкарня з 1607 году пераходзіць да яго сына Лявона Мамоніча, пад фірмай якога выдадзены быў „Служэбнік<sup>2)</sup>“. Лявон Мамоніч, які захоўваў найменыне „каraleўскага тыпографа“, выдаў значны лік розных царкоўнаславянскіх выданьняў. Адначасна ў яго друкарні друкаваліся і выданьні лацінска-польскія. Друкаваныя апошнім роду выданьняў пачалося ўжо пры яго бацьку. Сыну Лявону заставалася толькі весці далей справу бацькі. У 1614 годзе з друкарні Лявона Мамоніча вышаў Статут Вялікага Княства Літоўскага ў польскім перакладзе, у другі раз выдадзены ў 1619 годзе. У 1621-22 годах з друкарні Лявона Мамоніча на вышла гнівондае кніжкі, надрукаваныя кірыліцай, але затое вышла некалькі польскіх кніг, у ліку якіх былі кнігі напісаныя Рутскім, што баранілі вунію ад нападу праваслаўных. Можна лічыць, што друкарня Лявона Мамоніча перастала існаваць у 1622 годзе. Праўда, Кааратэу адносіць малітваслоу, надрукаваны ў Вільні ў 1630 годзе, да кніг, якія вышлі з друкарні Мамонічаў, але аўтэнтычнасць апошняга ўзята пад падазрэнье. Мы вя ведаем, які лёс спаткаў друкарню Мамонічаў. Згодна паказаньняў адных вучоных, яна перайшла да Віленскага Святадухаўскага Брацтва, па іншых вестках, яна перайшла да Базыліянаў. Можна лічыць, што апошняе прыпушчэнне болей правильнае, бо Лявон Мамоніч стаў вунітам з 1614 году, і ўпоўнене зразумела, што Базыліяне, якія захапілі Траецкі монастырь, былі да яго бліжэй, ніж сябры Святадухаўскага Брацтва<sup>3)</sup>.

### VIII.

#### Друкарня Віленскага Святадухаўскага Брацтва.

Віленскае Траецкае брацтва, як думае К. В. Харламповіч, было заснавана ў 1584 годзе пры Траецкім манастыры згодна дазволу кіеўскага мітрапаліта Анісіфора<sup>4)</sup>). Той-жэ мітрапаліт 19 чэрвеня 1587 г. зацьвердзіў новы брацкі статут, „благословил всех православных христиан закону нашего греческого братство церковное имети и вся обычай сего богоугодного братства в книзѣ сей написанные хранити“<sup>5)</sup>. 3-га чэрвеня 1588 году ў Вільні спыніўся па дарозе ў Москву канстантынопальскі патрыарх Іераміл, да якога братчыкі звяярауліся з просьбай аб „рассмотрении и исправлении“ іхняга чыну. Хадайніцтва віленскіх братчыкаў было задаволена. Патрыарх зацьвердзіў яго, прымаючы пад увагу тое, што ўсё напісаны ў ім служыць „к соединению любви духовное и к совершенству христианскому благочестию“. Між іншым, патрыарх благаславіў „школу братскую в дому братском, языка греческого, латинского и русского имети. Тако же и друкарню вся книги ветхого и нового завета по святых отец преданию печатти“<sup>6)</sup>. Віленскія братчыкі прадставілі свой статут, разам з граматай патрыарха, на зацьверджэнне польскага карала Жыгімента III. Статут брацтва быў зацьверджаны каraleўскім прывілеем. Брацтва ў ліку

<sup>1)</sup> Кааратэев. Op. cit., № 162.

<sup>2)</sup> Ibid., № 189.

<sup>3)</sup> Abramowicz. Op. cit., стар. 30.

<sup>4)</sup> К. Харламповіч. Западно-руssкіе православные школы. Казань. 1898. Стар. 313.

<sup>5)</sup> Ibid., стар. 317.

<sup>6)</sup> Ibid., стар. 319.

іншых праў атрымала: „книги всякие старого и нового закону, так в науце школьной, яко и церкви потребные по кгрецку, по словенску, по руску и польску друковать позволяем”<sup>1)</sup>. Відавочна, на грунце прывілеяў, якія атрымала Траецкае брацтва, паўсталі непараразуменны паміж брацтвам і епіскопатам. Прынамсі Берасьцейскі царкоўны сабор, які быў скліканы для разгляду непараразуменняў між Львоўскім брацтвам і епіскопам Гэдэонам Балабанам, у сваім выраку ў гэтай справе дакрануўся таксама і віленскага брацтва. Сабор яшчэ раз пацвердзіў дазвол на толькі мець „школу при тых же братствах, Львовском и Віленском, соборнейшую кгрецкого и словенскаго закона”, але таксама і друкарлю ў Львове і ў Вільні<sup>2)</sup>. Аднак, да 1596 году няма ніякіх вестак аб дзеяйнасьці брацкае друкарні.

Першаю кнігай, надрукаванай у брацкай друкарні, была „Азбука” альбо „Наука ку читаню и розум'ню писма словенскаго” Лаўрэнта Зізанія. Кніга надрукавана ў малую 8-ю долю аркуша, без нумарацыі. Галоўны зъмест кнігі „Лексис сир'ечь реченія въкратце съ браны. И из словенскаго языка, на просты рускій дыялект истолкованы”<sup>3)</sup>.

У тым-же годзе была надрукавана „Грамматіка Словенска”, складзеная таксама Л. Зізаніем, у малую 8-ю долю аркуша. Загаловак кнігі наступны: „Грамматіка Словенска съвершеннага искуства осмичастій слова и иныхъ нуждныхъ. Новосъставлен L. Z.”<sup>4)</sup>. Граматыка складзена ў форме гутаркі з прымешкай слоў і выразаў мясцове беларускае мовы. Да граматыкі Зізанія далучаны: 1) выклад малітвы Гасподній і 2) „Лексис”—кароткі слоўнік славянскай мовы. Лексіс ёсьць слоўнік, у якім болей за 1000 слоў царкоўна-славянскіх, чужаземных і адцягненых атрымалі тлумачэнне ў болей зразумелай мясцовай беларускай (рускай) мове.

Трэцій кнігай, надрукаванай у брацкай друкарні ў 1596 годзе, былі „Молитвы повседневные” ў 12-ю долю аркуша. Загаловак кнігі: „Молитвы повседневные. З многихъ святыхъ отецъ церкве Христовы учителей, с писма греческого въ кратцѣ избранны”. Кніга мае прадмову „К православному христианину: се тобѣ правило моленія, пѣнія и благодаренія изобразиша православный читателю, еже преначерташа бодухновенный отци наши”<sup>5)</sup>.

Год, калі брацкая друкарня пачала сваю друкарска-асветную дзеяйнасьць, быў годам заключэння царкоўнае вуніі, легалізацыя якой мела столькі трагічныхъ вынікаў для віленскага мяшчанства. Барацьба, якая распачалася паміж брацтвам, што было праваслаўна-мяшчанскаю партыяй, і каталіцка-вуніцкай партыяй, якая знаходзіла сабе падтрыманьне ў урадавыхъ шляхоцкіхъ колах, не магла не затрымашь развіцьця друкарскае справы ў брацкай друкарні. Застаецца невядомым, у чым выявілася ў гэты час выдавецка-друкарская дзеяйнасьць брацкае друкарні, бо не захавалася ніякіхъ паказанняў адносна друкаваныхъ кніг у брацкай друкарні аж да 1610 году.

У 1609 годзе ў віленскім Траецкім брацтве здарылася першая бяда. Каталікі-вуніты, якія пайшлі ў атаку на праваслаўнае мяшчанства, атрымалі буйную перамогу. Траецкі манастыр, цытадэля праваслаўнага мяшчанства, адданы быў вунітам у 1609 годзе. Яшчэ ў 1608 годзе вуніты організавалі пры Траецкім манастыры сваё брацтва і пачалі рабіць „опресыи и пренагабенія” праваслаўнаму брацтву, і разам з тым

<sup>1)</sup> К. Харламповіч. Ор. сіт., стар. 319.

<sup>2)</sup> Архів юго-западнай России, ч. I, т. X. Киев, 1904. Стар. 78.

<sup>3)</sup> Кааратэв. Ор. сіт., № 146.

<sup>4)</sup> Кааратэв. Ор. сіт., № 145. Миловідов. Ор. сіт., стар. 5.

<sup>5)</sup> Кааратэв. Ор. сіт., № 140.

заяўлялі свае правы на зямлю, на друкарню і іншую маесмасьць Траецкага брацтва<sup>1)</sup>). Праваслаўныя братчыкі, на моцы каралеўскага прывілею 1609 году, прымушаны былі пакінуць Траецкі манастыр і перанесьці сваю дзейнасць у суседні Духаў манастыр, куды была пераведзена і брацкая друкарня.

Нетолерантная політыка Рэчы Паспалітае ў асобе Жыгімента III прымусіла брацкую друкарню прыняць удзел у рэлігійнай барацьбе, якая ішла навокал брацтва.

У 1610 годзе Духаўская друкарня выпусыціла твор Мелеція Сматрыцкага „Фрионъ т. е. Плачъ восточныя церкви на отступление некоторыхъ от древнего греческого исповедания и от повиновенія патр. Константиопольскому”, надрукаваны ў 4-ю долю аркуша. Аднак, Кааратэу зацвярджае, што такай кнігі, надрукаванай кірыліцай, ня было, і думае, што „Плач” быў выдадзены толькі ў польскай мове<sup>2)</sup>.

Выход полемічнага твору М. Сматрыцкага выклікаў вялікае нездаваленне ў урадавых колах і меў шмат вынікаў, цяжкіх для брацкай друкарні. Сам Жыгімонт III знаходзіўся ў гэты час у лягеры пад Смаленскам, дзе і быў выдадзены дэкрэт 7-га мая 1610 году, на моцы якога ўсім грамадзянам Вялікага Княства Літоўскага загадвалася «aby się ukoło takowych xiag, karl u razwiliuszu pod zakladem płęcta tysięcy czerwonych złotych na skarb nasz u pod innemi winami w prawie pospolitego opisanemu na buntownikli, kropowac i przedawac nic ważył, owszem, aby każdy zabierał i palił». Гэты загад грунтаваўся на думцы, што «w drukarnie ruskiej Wieleskiej wydrukowane które ostatne są razwiliusze u huncy przeciwko zwierzchności duchownej w świeckiey, a snać u xięgi osobne nie małe w też drukarni russkiej Wieleskiej są wydrukowane w których znab gorszych jeszcze kalumny w bluźnierstwa pełno»<sup>3)</sup>.

Каралеўскі дэкрэт аддаў брацкую друкарню на зынічэнне. Вялікі князь, съследам за публікацыяй дэкрэту 7-га мая, выдаў новы загад на імя свайго сакратара Мацея Бурмінскага, войта і бурмістраў, райцаў і лаўнікаў каталіцкае веры гораду Вільні, зрабіць вобыск у друкарні і спаліць „razwiliuso u xięgi podlegałce”, а самых друкароў, корэктара Лявонія Карповіча і аўтараў тримаць у турме (na ratuszu albo w więzieniu jakiem do nauki nasze) да каралеўскага загаду. Вышэйпамянянныя асобы павінны кіравацца загадамі аб гэтым з боку Міколы Крыштофа Радзівіла, віленскага ваяводы<sup>4)</sup>).

Ува ўсёй гэтай няпрыемнай для брацкай друкарні гісторыі прымаў найактыўнейшы ўдзел віленскі ваявода Мікола Крыштоф Радзівіл, які знаходзіўся пад моцным уплывам езуітаў і зусім ня меў нахілу адносіцца цярпіці да чужаверцаў<sup>5)</sup>). Найноўшы дасыльчык віленскае друкарскасправы Абрамовіч знаходзіць, што брацтва адхілілася ў бок ад свайго статуту. Замест выдання рэлігійных кніг і падручнікаў для школ праваслаўнага вызнання, брацкая друкарня стала на шлях выдання твораў полемічна-рэлігійных, альбо політычных памфлетаў. Адсюль можна прыйсці да выніку, што разгром брацкае друкарні быў упоўнене законны<sup>6)</sup>). Аднак, Віленскае брацтва падала скаргу ў tryбунал, а апошні перанёс справу „на россудок сеймовы<sup>7)</sup>”).

Здавалася, віленская ўлада зрабіла так, што зынікла ўсялякая магчымасць абыякай дзейнасці брацкае друкарні.

<sup>1)</sup> Харламповіч. Ор. сіт., стар. 325.

<sup>2)</sup> Кааратэв. Ор. сіт., стар. 318—319.

<sup>3)</sup> Акты Вілен Археогр. Комісії. Т. VIII. Вільно. 1875. № 44

<sup>4)</sup> Ibid., № 45.

<sup>5)</sup> Abramowicz. Ор. сіт., стар. 71.

<sup>6)</sup> Ibid., стар. 71.

<sup>7)</sup> Харламповіч. Ор. сіт., стар. 326.

І запраўды, манахі Святаудухаўскага манастыра заснавалі друкарню недалёка ад Вільні, у Еўі, дзе ў 1611 годзе вышла першая надрукаваная тут кніга<sup>1)</sup>.

У 1615 годзе брацтву ўдалася аднавіць дзейнасць свае друкарні. Адпавілася друкаваныя кнігі. Па думцы Гільдэнбронта, у гэтым годзе ў брацкай друкарні надрукаваны быў Малітваслоў з малітвамі Кірылы Тураўскага і Саборнікам у канцы кнігі. Кааратaeў не азначае месца выдання Малітваслова; Мілавідаў зусім аб ім маучыць<sup>2)</sup>. Праз два гады брацкая друкарня надрукавала яшчэ дзяве кнігі: „Уставъ Божественныя літургіі иже во святыхъ отецъ нашихъ Іоанна Златоустаго, Васілія Велікаго, Григорія Двоеслова”, у 4-ю долю аркуша, і „Требник или Молитовник: им'я в себѣ церковная послѣдованія, от святыхъ Апостоль прежде потомъ же от святыхъ и богоносныхъ отецъ, в различныхъ временахъ преданыя”, у 4-ю долю аркуша<sup>3)</sup>). У 1618 годзе быў надрукаваны „Молитвъник или Требник, имея въ себѣ церковная послѣдованія. От святыхъ Апостоль прежде, потом же от святых и богоносных отецъ в различныхъ временахъ преданая”. Из греческага языка, на словенскій преведеный, и истинно изъслѣдований... Працею и старанемъ иконъ общаго житія”, у 4-ю долю аркуша<sup>4)</sup>). У 1620 годзе з брацкай друкарні вышай „Вертоградъ душевный, сиречъ собраніе и сочиненіе молитвъ исповѣдательныхъ и благодарственныхъ, блаженныя памяты іоноком Фікарею, Святогорцемъ. Тисненіемъ же типографскимъ нынѣ первіе напечатася, в Типографіі монастыра Общежителльнаго Братскаго Віленскаго, при церкви Сошествія пресвятаго и животворящаго Духа”, у 4-ю долю аркуша<sup>5)</sup>). У тым-жэ годзе брацкую друкарню было выдадзена: „Святаго Іоанна Златоустаго, архіепископа Константинопольскаго, на Отче Нашъ выкладъ, з греческага на рускій, однымъ з молодыхъ слугъ церковныхъ: за розказаніемъ старыхъ преложоній”, у 4-ю долю аркуша<sup>6)</sup>.

Съмерць Лявонія Карповіча, архімандрыта Святаудухаўскага манастыра, які (Карповіч) некалі пацярпеў як друкар, выклікала зъяўленыя дзявёх кніжак: „Лімент у свята убогихъ на жалосное преставленіе святолюбивого, а в обэи добродѣтели богатого мужа в Бозе Велебного, Господна Отца Леонтія Карповича, архімандрита общія обители, при Церкви Сошествія Святаго Духа, Братства Церковнаго Віленскаго православнаго греческаго в Вільні”, у 4-ю долю аркуша<sup>7)</sup>). З тэй-жэ прычыны вышла кніжка Мелеція Сматрыцкага, архіепіскопа Полацкага, уладыкі Віцебскага і Мсьціслаўскага, электа архімандрита Віленскага: „Казанье; на честны погребъ пречестнаго и превелебнаго Мужа Господна и отца Леонтія Карповича, номыната епіскопа Володимерскага и Берестинскага, архімандрита Віленскаго”, у 4-ю долю аркуша<sup>8)</sup>). У 1621 годзе брацкая друкарня выпусціла: „Требник, сиречъ Молитовникъ, им'яй въ себѣ церковная послѣдованія, іереемъ подобающая. От святыхъ Апостоль прежде, потомъ от святых и богоносных отецъ во различныхъ временахъ преданыя. Зде первое изображеній, и нѣкоими нужными, о нихже во оглавлении возвращеній. Трудолюбiem общежителей Богосласаемыя Обители Сошествія Пресвятаго

1) Огіенко Ор. cit., стар. 20, 29.

2) Намітнікі рускай старшы. В. VI. Стар. 172. Кааратaeў. Ор. cit., № 221.

3) Кааратaeў. Ор. cit., № 233 і 234.

4) Ibid., № 242.

5) Ibid., № 255.

6) Ibid., № 257.

7) Кааратaeў Ор. cit., № 258.

8) Ibid., № 262.

и Животворящего Духа в Вильнѣ<sup>1)</sup>, у 16-ю долю аркуша. Тэкст гэтага трэбніку значна адрозніваецца ад трэбніку 1618 году, але праваслаўныя харктар яго захаваны, як і раней<sup>1)</sup>). У 1622 годзе з брацкае друкарні вышашу „Польуставъ или Требникъ въ ползу всѣмъ православнымъ трудолюбiemъ іноковъ С. общежительныя обители Сошествія пресвятаго и животворящаго Духа, поновленъ”. У кнізе ёсьць прысьвячэнне: „Зацне урожоному его милости пану Николаеви Онихимовскому, старостѣ братства церковного Віленскага Сошествія пресвятаго и животворящаго Духа”<sup>2)</sup>). У 1623 годзе з брацкае друкарні вышашу „Новый Завѣтъ Господа нашего Іисуса Христа. Ново во мнозе зъ греческого: тщаніемъ іноковъ Св. общежительныя обители, Сошествія пресвятаго и животворящаго исправленый, в немже и псалтырь напреди” у 8-ю долю аркуша. Ёсьць прысьвячальная прадмова: „Пану Феодоровитови Сапезе, подкоморему Вітебскому от іноков братства св. Духа”<sup>3)</sup>). У гэтымъ-жа годзе была выдадзена „Псалтырь Блаженнага пророка и Царя Давида, съ пѣснами моісеевыми и величаніемъ на праздники Господскія и святыхъ божіихъ: Трудолюбiemъ іноков Святыя общежительныя обители Сошествія пресвятаго и животворящаго Духа”, у 4-ю долю аркуша<sup>4)</sup>). У 1624 годзе з брацкае друкарні вышлі два выданыні: „Уставъ божественныя літургія иже во святыхъ отецъ нашихъ, Иоанна Златоустаго, Васілія Великаго и Преждеосвященная Григорія Двоеслова”, у 8-ю долю аркуша<sup>5)</sup>) и „Требникъ сирѣчъ Молитвник... повторое изображеній, и нѣкоими нужными (о нихъ же во оглавлении) возвращеній”, у 8-ю долю аркуша<sup>6)</sup>). Наступныя два гады былі „пустымі” гадамі для брацкае друкарні, з яе сыцення вышла аніводнага друкаванага выданыня. Але ў 1627 годзе брацкая друкарня выпусліла дэльце кнігі: „Духовныи Бесѣды св. отца нашаго Макарія пустелника египетскаго, о доскональстве христіанъ православныхъ: многими пожиткамі душезбавленный пополненный и всѣмъ старающимся о спасеніе души своей, велце ку збудованію потребный, зъ греческого на рускій языкъ ново преложенный, працею и старанем іноков общежительнаго монастыра”, у 4-у долю аркуша. Кніга прысьвячана „Николаеви Максимовичу Ломскому”<sup>7)</sup>). Другая кніга— „Псалтырь блаженнаго пророка и царя Давида”, у аркуш<sup>8)</sup>). У 1628 годзе вышашу „Требникъ”, у 12-ю долю аркуша<sup>9)</sup>.

Аб дзейнасці брацкае друкарні ў перыод 1628—1635 гадоў не захавалася ніякіх вестак. Уся дзейнасць брацкае друкарні, якая аднавілася з 1617 году, амбляжоўвалася толькі публікацыяй патрэбных для праваслаўнага набажэнства і навучальнага чытанья кніг. Звычайна кнігі выдаваліся па царкоўна-славянскім тэксыце, але традыцыі Скарны і яго наступнікаў не памэрлі. Паасобныя выданыні перакладаліся на „рускую”, г. зн. беларускую мову.

Дэкрэт Жыгімонта III і фанатычная рэлігійная політыка польска-літоўскага ўраду не далімагчымастці Святадухаўскаму брацтву прыняць удзел у тэй рэлігійна-полемічнай барацьбе, якая ішла так заўзята на Беларусі пасля 1596 году. З брацкае друкарні як вышла ані-

<sup>1)</sup> Ibid., № 268. Миловідов А. Описание славяно-русских старопечатных книг Віленской Публичной Бібліотеки (1491—1800). Вільна, 1908. № 29.

<sup>2)</sup> Карапаев. Op. cit., № 271.

<sup>3)</sup> Ibid., № 283. Миловідов. Op. cit., № 30.

<sup>4)</sup> Карапаев. Op. cit., № 277. Миловідов. Op. cit., № 31.

<sup>5)</sup> Карапаев. Op. cit., № 286.

<sup>6)</sup> Ibid., № 287.

<sup>7)</sup> Карапаев. Op. cit., № 309. Миловідов. Op. cit., № 33.

<sup>8)</sup> Карапаев. Op. cit., № 316.

<sup>9)</sup> Ibid., № 330.

водіде полемічнае па рэлігійных пытаньнях кнігі. Брацтва было лёяльным з прымусу. Дзякуючы гэтаму, кіеўскому мітрапаліту Пётру Маріле удалася ў 1633 годзе атрымаць ад Уладыслава IV прывілей для брацкае друкарні, па падставе якога дзейнасць брацкае друкарні могла разыўвацца без усялякіх перашкод. Польскі дасьледчык Абрамовіч констатуе сиад аўгорытэту праваслаўнае царквы і зъмяншэнне яе ролі ў грамадзка-політычным жыцці. Брацтва съятога Духу падпадае пад упілм польскую культуру, і брацкая друкарня, апрач кніг для набажэнства, пачынае друкаваць аполнёгі і панегірыкі ў польскай мове<sup>1)</sup>.

## IX.

## Друкарня ў Еўі.

Зынішчэнне друкарні Святадухаўскага брацтва прымусіла манаху гэтага манастыра адшуказь новае месца, дзе яны моглі б працягнуць сваю дзейнасць па выданьні кніг, патрэбных для праваслаўнага набажэнства. Такім адпаведным месцам з'явілася Еўе, мястэчка Троцкага павету, у 35 вярстах ад Вільні. Яно належала да падкаморага Троцкага, князя Багдана Агінскага. Апошні заснаваў царкву ў сваім мястэчку і потым прылісаў яе да Віленскага Святадухаўскага манастыра. Упоўнене зразумела, што манахі Святадухаўскага манастыра накіраваліся сюды, бо ведалі, што з боку князя Агінскага яны знойдуть падтрыманье і дапамогу. І запраўды, князь Агінскі даў сродкі для заснаванія новае друкарні<sup>2)</sup>. Першаю кнігай, якая вышла з друкарні мястэчка Еўе, быў „Новы Закон“ з „Псалтырам“. Загаловак выданьня быў наступны: „Книга Нового Завета. В ней же напреди псалтырь блаженага пророка и царя Давида. Выдана есть коштом и накладом вельможного пана, его милости пана Богдана князи Окгинского... Працаю и пильнымъ стараниемъ иноков церкви братской Святого Духа“<sup>3)</sup>). У гэтым-жа годзе манахі выдалі і „Апостал“<sup>4)</sup>). У 1612 годзе была выдадзена „Діоптра альбо зерцало, и выражене живота людскаго на томъ свѣте. Коштомъ и працею иноковъ церкви Святого Духа, Братское Віленское Общего Житія в Евю, в маєтности вельможного пана его милости, пана Богдана князя Окгинского подкоморого Троцкаго“. Кніга была перакладзена з грэцкае і лацінскае мовы іеродыяканам Віталіем<sup>5)</sup>). У гэтым-жа годзе быў надрукаваны „Орологіонъ“ з такім загалоўкам: „Орологіонъ, албо Часословъ им'я в собѣ дневную и ночную службу. Коштомъ вельможного пана... Богдана князя Окгинского... працею и пильностью стараньем иноков церкви братства Святого Духа в Евю“. Манахі брацтва прысьвяцілі гэтую кнігу князю Агінскаму<sup>6)</sup>). У наступным годзе быў выдадзены „Анфіологіон албо Цвѣты молітвъ избранныхъ, от многих святыхъ отецъ събранны. Працею и старанем иноковъ общего житія братства церкви Віленской православной и греческой в Евю—рок 1613“<sup>7)</sup>). У 1615 годзе былі выдадзены два казаніні Лявонція Карповіча, пад загалоўкам: „Казанье двое одно: на Преображеніе Господа Бога и Спаса нашого Йисуса Христа, Другое на Успеніе Пречистое и Преблагословеное Влагычицы Нашое Богородицы Присно Деве Маріи, затем Молитвословъ“<sup>8)</sup>). Да 1616 году.

<sup>1)</sup> Abramowicz. Op. cit., стар. 73. Карагаев. Op. cit., № 456, 527.

<sup>2)</sup> Огінко. Op. cit., стар. 29.

<sup>3)</sup> Карагаев. Op. cit., № 205.

<sup>4)</sup> Міловідов. Старопечатныя славяно-руssкія издания (Чтение в О-ве Истории и Древностей, 1908, I, стар. 28).

<sup>5)</sup> Карагаев. Op. cit., № 210.

<sup>6)</sup> Ibid., № 213.

<sup>7)</sup> Ibid., № 214.

<sup>8)</sup> Ibid., № 220. Міловідов. Op. cit., № 161.



Загалоўны аркуш „Навучальнага Эвангельля”. Еյе 1616.

адносіцца выданыя эвангельля іавучальнага, „с кгрецкого и словенскаго языка на рускій переложены: коштом вельможнаго пана, его милости князя Богдана Огинскаго и малюнки его милости, ее милости, панеи Раины Воловичовны“. На некаторых паасобніках ёсьць прысьвячэнне князем Саламярэцкім і пані Ганьне Хаджевічауне, княгіні Карэцкай<sup>1)</sup>). У 1618 годзе вышаў „Киновіонъ“ альбо „Изображеніе евангелиевскаго иноческаго общаго жигія“<sup>2)</sup>). А потым „Грамматика Славянская“ Мелеція Сматрыцкага<sup>3)</sup>). Потым дзейнасць друкарні прыпыняеца да 1635 году. Перапынак, відавочна, тлумачыца tym, што з 1619 году манахі атрымалі магчымасць ізноў друкаваць свае кнігі ў Святадухаўскай друкарні. Друкарня ў Еўі была філіяльным аддзяленнем Віленскага Святадухаўскага друкарні. Так, у 1635 годзе быў надрукаваны „Псалтыр“ і „Новы Закон“<sup>4)</sup>, у 1637 годзе быў выдадзены „Полуустав“<sup>5)</sup>, у 1638 г. „Псалтыр“ з „восслѣдованием“<sup>6)</sup>, „Устав Божественныя Літургія“<sup>7)</sup>, „Требнік“<sup>8)</sup>, „Псалтыр“, надрукаваны ў польскай мове готычнымі літарамі, а прысьвячэннем княжне Софіі Яраслаўне Друцкай-Сакалінскай<sup>9)</sup>). У 1641 годзе быў надрукаваны „Новы Закон“ з „Псалтырам“<sup>10)</sup> і „Уставъ Божественныя литургія“<sup>11)</sup>). У 1642 г. была перадрукавана „Діоптра“<sup>12)</sup> і „Ирмолой сиръчъ Осмогласникъ, твореніе преподобнаго отца нашаго Иоана Дамаскина“<sup>13)</sup>). У 1643 годзе было надрукавана „Слово зѣло душеполезно ко умиленію и покаянію приводяще“. Яно было перакладзена з грэцкае на славянскую мову і „паки на простѣйшии язык со исправлением“<sup>14)</sup>). У 1644 годзе было надрукавана эвангельле, „Часаслоу“<sup>15)</sup> і, нарэшце, у 1645 годзе „Полуустав“ з прысьвячэннем Багдану Агінскаму ад ігумена Еўейскага манастыра Гаўрылы Іванавіча „с братіей“<sup>16)</sup>.

Хаця манахі Святадухаўскага манастыра, перасяліўшыся ў Еўе галоўным чынам друкавалі кнігі ў царкоўна-славянской мове, аднак, традыцыя, на чале якой быў Скарына, яшчэ існавала. Некаторыя свае выданыя манахі, якія пасяліліся ў Еўі, стараліся перакладаць на прасцейшую зразумелую народную мову.

## X.

### Друкарня Траецкага Віленскага Брацтва.

Барацьба праваслаўных з вунітамі, якая распачалася на Беларусі і пераблыталася найцяжнейшым чынам з тагочаснымі грамадзкімі адносінамі, у першую чаргу адбілася на Траецкім брацтве, якое было ўтваралій праваслаўнага мяшчанства.

Для аслаблення позыцыі праваслаўнага мяшчанства, урад перадаў Траецкі манастыр вунітам. 8-га сакавіка 1609 году адбыўся ўвод

<sup>1)</sup> Кааратэв. Op. cit., № 229.

<sup>2)</sup> Ibid., № 241.

<sup>3)</sup> Миловідов. Op. cit., № 164.

<sup>4)</sup> Кааратэв. Op. cit., № 424.

<sup>5)</sup> Миловідов. Op. cit., № 167.

<sup>6)</sup> Кааратэв. Op. cit., № 476.

<sup>7)</sup> Ibid., № 472.

<sup>8)</sup> Ibid., № 473.

<sup>9)</sup> Ibid., № 471.

<sup>10)</sup> Ibid., № 528.

<sup>11)</sup> Ibid., № 572.

<sup>12)</sup> Ibid., № 544.

<sup>13)</sup> Ibid., № 543.

<sup>14)</sup> Ibid., № 554.

<sup>15)</sup> Ibid., № 565, 589.

<sup>16)</sup> Ibid., № 591.

ува уладаныне Траецкім манастыром архімандрыта Рутскага. Протест праваслаунаага мяшчансства ня меў ніякага ўпльыву. Манастыр апынуўся пад уладай вунітагу<sup>1)</sup>.

Аб дзейнасьці друкарні Траецкага монастыра мы мала ведаем. Так, бібліографамі адзначаны выхад у 1618 годзе з друкарні манастыра „Катэхізіса“ з загалоўкам: „Наука, яко вѣрити маеъ каждый, ко-торый тщится переченiemъ православія, зъгодная зъ письмомъ святымъ и со святыми учительми церковными и принятая отъ соборное апостольское Церкви, отъ единого з отцовъ в монастырѣ Віленскомъ святое Живоначальное Троицы пребывающихъ, выдана в Вильне, в друкарнѣ тых же отцов, року тысяча 623<sup>2)</sup>). Аб іных славянскіх книгах, якія вышлі з друкарні да паловы XVII сталецыя, вестак няма. Базыліанская друкарня друкавала книгі ў польской мове і наагул, як съведцы Абрамовіч, яе дзейнасьць у гэтых адносінах была досьць про-друкцыйная<sup>3)</sup>.

Дзяякоўчы таму, што базыліанская друкарня друкавала пераважна книгі ў польской мове, яе дзейнасьць у гісторыі разьвіцця беларускае друкарскае справы мае другараднае значэнне. Дзейнасьць друкарні была зброяй полёнізацыі беларускіх народных мас і ніякім чынам ня сродкам асьветы гэтых мас.

## XI.

### Магілеўская друкарня.

У пачатку XVII сталецыя ў Магілеве пры царкве ў імя Ўваходу ў Ерусалім узьнікла царкоўнае брацтва, якое сваёй дзейнасьцю яскрава выяўляла ортодоксальны напрамак<sup>4)</sup>). Для сваіх патрэб братчыкі заснавалі друкарню. Апошняя на працягу XVII сталецыя выпусьціла шэраг выданьняў, якія мелі практычнае значэнне для патрэб царкоўнага набажэнства. Выданыні Магілеўскае друкарні былі ня вельмі высокое якасці. Так, у 1616 годзе быў выдадзены „Служэбнік“, перавыдадзены ў наступным годзе<sup>5)</sup>). У 1619 годзе было надрукавана „Эвангельле на-вучальнае“<sup>6)</sup>). Пасьля гэтага адносна дзейнасьці друкарні няма ніякіх вестак аж да 1636 году. У 1636 годзе ў Магілеве працавала пры-ватная друкарня Сыпрыядона Собаля, які ў 1636 годзе надрукаваў „Букварь языка Славенъска. Писании чтенія учитися хотящымъ в по-лезное руковооженіе“<sup>7)</sup>). У 1637 годзе ў тэй-же друкарні былі надрукаваны „Псалтыр“<sup>8)</sup> і ў 1638—„Апостал“, перадрукованы з кіеўскага выданьня 1630 году<sup>9)</sup>). У канцы XVII сталецыя ў Магілеве з'яўляецца друкарня Максіма Вашчанкі, які надрукаваў у 1693 годзе „Псалтыр“<sup>10)</sup>, „Ака-фісты“<sup>11)</sup>, і „Канонік“<sup>12)</sup>, у 1694 годзе „Перло многоцѣнное“<sup>13)</sup>, у 1695 г. „Молитвословец“<sup>14)</sup> і „Молитвослов“<sup>15)</sup>, у 1697 годзе „Евангеліе учи-

<sup>1)</sup> Акты Віленскай Археогр. Коміссии. Т. VIII. Вільна, 1875 Стар. 80—82.

<sup>2)</sup> Карапаев. Ор. сіл., № 328.

<sup>3)</sup> Абрамовіч. Ор. сіл., спар. 74.

<sup>4)</sup> Археографіческій Сборнік документов. Т. II. Вільно. 1867. № 22.

<sup>5)</sup> Карапаев. Ор. сіл., № 227.

<sup>6)</sup> Ibid., № 250.

<sup>7)</sup> Ibid., № 437.

<sup>8)</sup> Ibid., № 454.

<sup>9)</sup> Миновідов. Ор. сіл., № 186.

<sup>10)</sup> Ibid., № 190.

<sup>11)</sup> Ibid., № 191.

<sup>12)</sup> Ibid., № 192.

<sup>13)</sup> Ibid., № 193.

<sup>14)</sup> Ibid., № 194.

<sup>15)</sup> Ibid., № 195.

БЕЛШОЖНОИХ ПАИХ  
БГОМ ПАНХБОГД АНХ СТСТВОИХ  
Подкомоемъ Шестилавскому, йпрочал:

Панъ Моямъ веище Манютикомъ.

Акадесш ѿтъ прирженихъ иванистн пі  
сю Стни; велможны, а мітѣ вінци Маню  
тихи Пане, же дѣ зіднана пефіумдѣ  
побаси, івбцкого ратника німкви не  
потребітъ: ято даа почию ижюда,  
зкоторого віламію, Хріта злавите  
сок да ветра чисте: котормъ штодако ющ  
дін іца шлахтичнини надерз илакда, ипредко мілько по  
ваге сдана: ли пас ти и єздодъ (ико замтже цзыбайтъ)  
йшюртого, трубы єро неїтъ, даа зибукеліскон, літъ з  
Кса праднаго симъ, місаки візналі. Спідам єго и вів  
ділове, не праддакти на Родітъ: ні на Пановъ, ні на Три  
бонамъ, ні на Сдмъ: нітобін тиранін: літъ підревішодъ  
Земкого ширукогти, а віходдъ ліжъ до зілходъ синца, аш  
поломочн на подладне, икя на в'єрніхъ пособік прніакі ладо,  
візпічн розноіли: и нашто вілай. (Підаклантомъ іца бх  
шаку (штимъ) пватаныин, вітто в'єжадного івбцкого  
ратника по чину, інадне вішканалі. Акадесш юкш ходь,  
вішитъ Широкі, Землан шмоюйтъ, пакі граби Гднє візмід  
их на здѣ вішходитъ. Мокан теди, ачвіоліків пітина  
стого, знамінність сама вінисе по ваге. єднатъ, а нік  
нізлебі приржена іслахъ, міц приржі: звітажантихъ віні  
рати можітъ: вшакже єнакі, неша зъ втою мітів ініи и  
ініи падаютъ: івашенъ на сірз велікон помочні, и

лідве

Інъ, джин. Муа, Івла, кий, іні

тельнос"<sup>1)</sup>), у 1698 годзе „Акафисты всеседмичные"<sup>2)</sup>, у 1699 годзе „Діоптра"<sup>3)</sup>), „Небо Новое" І. Галятоўскага і „Перло Многоцѣнное"<sup>4)</sup>, у 1700 годзе „Ирмолог"<sup>5)</sup>).

Друкарня М. Вашчанкі займалася перавыданьем кніг, якія былі выдадзены раней іншымі друкарнямі. Кнігі мелі на ўзве выключна інтарэсы праваслаўнае царквы і праваслаўнаага набажэнства.

## XII.

### Кутэйская друкарня.

Другім месцам на Магілеўшчыне, дзе была заснавана друкарня, было мястэчка Кутэйна, якое знаходзілася недалёка ад Воршы. Тут Багдан Статкевіч і яго жонка заснавалі манастыр, а яго матка Ганна Агінская супольна з сваім мужам падаравалі манастыру слабаду Белкаўшчыну, якою манастыр мог карыстацца, як сваім уласным грунтам. Даравальны запіс даваўляў заснаваць пры манастыры „школу наук писма языкомъ Еллино-Словенскаго, латынскаго, польскаго и русскаго, также і друкарню мети". Паколькі манастыр павінен быў захоўваць праваслаўе, пастолькі, эразумела, і ўся дзейнасць друкарні павінна была задавальняць патрэбы праваслаўнае царквы<sup>6)</sup>). Друкарня пры Кутэйскім манастыры была заснавана ў 1630 годзе. Яна пачала працаваць пад кірауніцтвам украінца Сыпрыяна Собаля, які перанёс сваю дзейнасць з Кіева ў Кутэйна<sup>7)</sup>. Першаю кнігай, якую надрукаваў С. Собаль, была „Брашно духовное" (Псалтыры с Воссійдованиемъ), з застаўкамі і шырфам, якія нагадваюць кіеўскую выданье „Апостала" 1630 г. надрукованага тым-жэ Собalem<sup>8)</sup>). У 1631 годзе быў надрукованы „Малітваслоу"<sup>9)</sup> і „Букварь сир'чъ начало ученія д'ствем начынаюшым чтенію иззыкати, в Кутейнѣ изобразися"<sup>10)</sup>. У 1632 годзе быў надрукованы „Часаслоу" па статуце Ерусалімскае лаўры<sup>11)</sup> і „Новы Закон" з „Псалтырам"<sup>12)</sup>. З публікацыяй гэтых кніг спынілася дзейнасць С. Собаля ў Кутэйскім манастыры, але друкарня не зачынілася. Аднак, аб дзейнасці друкарні ў перыод 1632—1637 гадоў мы нічога ня ведаем, бо не захавалася вестак адносна таго, якія кнігі вышлі з друкарні Кутэйскага манастыра. Толькі ў 1637 годзе з друкарні вышла „Гісторія альбо правдивое вписаніе святыхъ Іоанна Дамаскина, о Житіі святых преподобных отець Варлаама і Осафа и о поверженю Індіянь". Старанем и коштом іноков Общежітальнага Монастыра Кутеенскага Ново з Гречкаго и Словенскаго на рускій языкъ преложена<sup>13)</sup>). Да гэтага-ж году адносіцца выданье „Дидаскалія альбо наука, котораяся первой изустъ священником подавала о семи сакраментахъ албомъ Таинахъ, на синодѣ помѣстномъ в богоспосаемомъ градѣ Могилевѣ... одправованым от превелебнага его-милости Господина Отца, Сильвестра Косова Епископа Мстиславскаго, Оршанскаго и Могилевскаго"<sup>14)</sup>). У 1638 годзе

<sup>1)</sup> Ibid., № 198.

<sup>2)</sup> Ibid., № 199 а.

<sup>3)</sup> Ibid., № 199 б.

<sup>4)</sup> Ibid., № № 200, 201.

<sup>5)</sup> Ibid., № 202.

<sup>6)</sup> Віленский Архсографический Сборник. Т. II. Вильна. 1867, № 33 стар. 40, 41 і 42.

<sup>7)</sup> Огіенко. Op. cit., стар. 306.

<sup>8)</sup> Каратаев. Op. cit., № 353.

<sup>9)</sup> Ibid., № 379.

<sup>10)</sup> Каратаев. Op. cit., № 381.

<sup>11)</sup> Ibid., № 394.

<sup>12)</sup> Ibid., № 391.

<sup>13)</sup> Ibid., № 450.

<sup>14)</sup> Ibid., № 445.

было надрукавана эвангельле<sup>1)</sup>). У 1639 годзе друкарня выпусціла „Брашно духовное, сиръчъ Псалмы молитвы п'єнія благодареніе, и каноны и прочая... От многих святых книгъ собраныя злѣскуждныя и душеполезныя“<sup>2)</sup>). У 1642 годзе быў надрукаваны „Псалтырь блаженнага пророка и царя Давида, с п'єсми и псальмы избранными, на праздники Господскія и святыхъ нарочитыхъ с молитвами и тропари по коейждо каф.“<sup>3)</sup>). Праз чатыры гады (1646) вышаў „Октоих, сиръчъ осмогласникъ воскресный“<sup>4)</sup>). У 1647 годзе друкарня выпусціла „Трифологіонъ, или Цвѣтословъ. Избранныя службы, со всенощными: на господскія праздники, богородичны и святыхъ нарочитыхъ“<sup>5)</sup>). У 1650 г. быў на друкаваны „Псалтырь блаженнага пророка царя Давида съ п'єсми и псалмы избранными на праздники Господскіе и святыхъ нарочитыхъ съ молитвами утреними и вечерними и съ Пасхалію и тропари по коейждо кафисмъ“<sup>6)</sup>). Дзейнасьць друкарні ў 1651 годзе выявілася ў публікацыі „Діоптра или Зерцало і изображеніе живота во мірѣ семъ человѣческого“<sup>7)</sup>). У 1652 годзе быў надрукаваны „Новый завѣтъ съ Псалтыремъ впереди“, у 1653 годзе „Дидаскалія о 7 сакраментахъ“ і „Лексикон Словено-Россійскій“, складзены Памвай Бэрэндай, і, нарешце, у 1654 годзе была перавыдадзена „Діоптра“. Потым аж да 1790 году няма ніякіх вестак аб дзейнасьці друкарні.

### XIII.

#### Друкарня ў Буйнічах.

Той самы Багдан Статкевіч, які заснаваў Кутэйнскі манастыр, заснаваў манастыр і ў мястечку Буйнічах каля Магілеву. Новазаснаваны Святадухаўскі манастыр робіцца асяродкам, навокал якога яднающца супраціўнікі вуніі і каталіцтва. Кіеўскі друкар Сыпрыдон Собаль, які так інтэнсыўна працаваў у Кутэйне, адкуль ён перашоў у Буйнічы, заснаваў у манастыры друкарню<sup>8)</sup>). Аднак, уся дзейнасьць Сыпрыдана Собаля выявілася ў выданыні ў 1635 годзе толькі аднаго „Псалтыру“<sup>9)</sup>. У 1636 годзе Собаль пакінуў Буйнічы і перасяліўся ў Магілеў, дзе пачаў працаваць у друкарні Брацкага манастыра. Нашыя веды аб друкарні ў Буйнічах вельмі малыя, і болей няма ніякіх даных, якія-б гаварылі аб далейшай працы ў друкарні Святадухаўскага манастыра ў Буйнічах. Пытанье аб тым, чаму спынілася дзейнасьць друкарні, застаецца адчыненым.

### XIV.

#### Супрасльеўская друкарня.

Супрасльеўскі манастыр у імя Добравешчанія быў заснаваны ў 1498 годзе Аляксандрам Іванавічам Хадкевічам. Закладчык манастыра і яго дзеці падаравалі манастыру землі, якія забясьпечылі яго матар'яльнае становішча, і азначылі тыя правілы, якімі манастыр павінен быў кіравацца як у сваім унутраным жыцці, так і ў сваіх адносінах да фундатараў, і мітрапалічай улады.

<sup>1)</sup> Миловідов. Ор. cit., № 243.

<sup>2)</sup> Карагаев. Ор. cit., № 490.

<sup>3)</sup> Карагаев. Ор. cit., № 546.

<sup>4)</sup> Миловідов. Ор. cit., № 245.

<sup>5)</sup> Карагаев. Ор. cit., № 632.

<sup>6)</sup> Ibid., № 666.

<sup>7)</sup> Ibid., № 679.

<sup>8)</sup> Огіенко. Ор. cit., стар. 32.

<sup>9)</sup> Карагаев. Ор. cit., № 425.




ДІОПТРА  
СИРБЧЪ ЗБРЦАЛО. Ако,  
ИЗО СОБРАЖЕНИЕ ИЗВЕСТИНОБ  
ЖИБОТА ЧЛУКАГО БЫИРС. СМНОГИХЪ СТЫХЪ  
БЪЖЕВЕННЫХЪ ПНІАННІ И ФУЧКИ ДОГМА СВІТА  
ВЛІННА. ЗІРЦАГО НАСЛОВІКІН ІЗЫ, вЧУНИ  
ПАМЕТИ, ГОДНЫМЪ ШІСМЪ ВИТАЛІМЪ ІГВІ  
НОМЪ АДВЕНІ ПРИЛОЖОНА, И НАПІГАНА.

Икш хот аци на наладжатиа БГА.  
Подобает сего мира презнати.

ГЛАВА І.

Акто же можетъ дѣма го подніма  
распятти, гдѣ Хс Спів наща. Аладко  
віть ежтакое сутешине, и вітъ  
уго, но токуи признаніемъ ігві міра. Нео  
недозмоно да гдѣ ктѣ наладжадлімъ БГА, ако

А



Першая старопка „Діоптры“. Кутейна 1654.

СЛУЖЕБНИКЪ  
ЛѢТЪРГІА  
Иже въстѣре Одеѧнія  
Ізбѣжанія въ Духовѣтѣ.  
Дѣлопись Константина Гуда.  
отъ бывшаго воеводы Псковской  
ГОСПОДСКОЙ ЦѢРКВІ,  
по ради поможеніемъ, по сми  
БОГОРОДІЧНЫМЪ.  
такшіи въ Нарочитине Отъмѣнскаго Года  
и съ Площади Рѣакуними, содержаща  
Въ юдсемѣніи ѿпогрѣліи Іконы, пра-  
вильни находкѣ въ пѣни Летъ Крещенію.  
и въ пѣнистыхъ сѣни. Типографія  
БЛАГУТЬ,  
Овощнѣйшаго Монастыря Обѣздскаго.  
Въ Абѣто ѿ Еконошкѣ Бѣ въ СЛОКѢ. дѣни.

Загалоуши аркушъ „Служебника“. Супрасль 1753.



Калі ўтварыўся Базыліянскі ордэн, Супрасльскі манастыр быў перададзены вунітам. Вуніцкі мітрапаліт Язэп Вельямін Рутскі, дара-ваўшы манастыру аўтономію, даў яму асобныя правілы, якія павінны былі рэгуляваць яго ўнутраныя парадкі, незалежна ад агульнага базыліянскага статуту, ававязковага для ўсіх вуніцкіх манастыроў<sup>1)</sup>). Як у XV і XVI сталецьцах Супрасльскі манастыр быў асяродкам права-слайнае асьветы, так у XVII і XVIII сталецьцах ён меў значэнне, як асяродак асьветы вуніцкае. У канцы XVII сталецьца, пры дапамозе Карла Радзівіла і мітрапаліта Кіпрыяна Жахоўскага была заснавана друкарня, якая з 1689 году пачала друкаваць кнігі, патрэбныя для набажэнства. Так, вядома, што ў гэтым годзе з друкарні вышлі „Стра-сти Христовы”, а ў 1695 годзе, „Службнік”, і „Мінея Агульная”<sup>2)</sup>, а ў 1697 годзе „Последование постригу в малый иноческий образ”<sup>3)</sup>. Потым аб дзейнасці друкарні мы нічога ня ведаем аж да 1714 году, калі вышла „Поучение на воскресные и праздничные дни”<sup>4)</sup>. Каля гэтага часу самая друкарня была некалькі пераорганізавана. Рымская Конгрэгацыя, згодна хадайніцтву Льва Кішкі, біскупа ўладзімерскага і архімандрыта Супраслья, зацвердзіла 13 сакавіка 1713 году каралеўскі прывілей 1710 году, які даваў адвальнік у манастыры друкарню і даваў права друкаваць у ёй кнігі „на латынском, польском, руском языках”, тады як раней у манастыры была толькі адна славянская друкарня<sup>5)</sup>). Гэткім чынам, у Супрасльскім вуніцкім манастыры павінна была захоўвацца традыцыя XVI сталецьца,—друкаваць кнігі для цар-коўнага набажэнства ў мове блізкай і зразумелай для народных мас.

Гісторыя беларускіх друкарн у XVI-XVII сталецьцах навочна паказвае, як шырака разгарнулася на Беларусі друкарская справа, і якія посыпехі былі дасягнуты ў беларускім друкарстве. Гісторыя беларускага кнігадруку зьяўляеца адбіткам розных культурных і рэлігійных уплываў, у залежнасці ад якіх зъмянялася мова, на якой друкаваліся тыя ці іншыя кнігі. Аднак, традыцыя, якую пачаў Скарына,—прыблізіць кнігу па мове да простага народу,—гэтая традыцыя ня толькі жыла на працягу ўсяго XVI сталецьца, але яна не памёрла і ў XVII сталецьці, ня гледзячы на паасобныя неспагадныя для гэтага моманты і ўмовы.

<sup>1)</sup> Вестник Западной России. 1867. Книга VII, т. I, отдел I, стар. 14-26.

<sup>2)</sup> Миловидов. Ор. сіл., № 257-259.

<sup>3)</sup> Миловидов. Ор. сіл., № 260.

<sup>4)</sup> Миловидов. Ор. сіл., № 261.

<sup>5)</sup> Вестник Западной России. 1867. Книга VII, т. I, отдел II, стар. 62.

